



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

29 Чэрвеня 2022 г.
СЕРАДА
№ 125 (29747)

МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ



«АДЗІН ПОЯС,
АДЗІН ШЛЯХ»:
ТЭНДЭНЦЫІ
І ПЕРСПЕКТЫВЫ

6

ЧАГО ЧАКАЦЬ
АД ФОРУМУ
РЭГІЁНАЎ БЕЛАРУСІ
І РАСІІ?



КОРАТКА

• Брэсцкі аблвыканкам прыняў рашэнне аб правядзенні конкурсу на распрацоўку канцэпцыйнага комплекснага развіцця і добраўпарадкавання Нацыянальнага парка «Белавежская пушча».

• Ліўні і шквалісты вецер: у Беларусі 29 чэрвеня аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі.

ЦЫТАТА ДНЯ



Валерый КАЛІНКОВІЧ,
першы намеснік старшыні
Вярхоўнага суда:

«31 сакавіка 2021 года ў краіне дзейнічае новы КоАП. Яшчэ на этапе распрацоўкі направак у гэты дакумент кіраўнік дзяржавы паставіў экспертам задачу паспрабаваць максімальна адысці ад рэпрэсіўных мер на карысць прафілактычных. Магчыма, мы знаходзімся на тым часавым адрэзку, калі эфект ад дзеяння гэтага кодэкса яшчэ недастаткова праявіўся. Тым больш што значная частка гэтага перыяду прыпала на часы, калі ў нашым грамадстве было не вельмі спакойна і ў шэрагу выпадкаў даводзілася думаць не аб прафілактыцы, а аб тым, каб былі прыняты годныя меры для падтрымання і захавання грамадскага парадку. Разам з тым гэты кодэкс дае больш магчымасцяў для індывідуальнага падыходу да кожнага чалавека, які ўчыніў адміністрацыйнае правапарушэнне. Лічу гэта правільным, калі ёсць магчымасць без штрафу і іншых мер спазнання ўказаць чалавеку, што ён не мае рацы, пры ўмове, што парушэнне не паўтोरываецца. У гэтым плане, я думаю, кодэкс сваю ролю выконвае».

«ВЫ ДОБРА ВЕДАЕЦЕ, ЧАГО ХОЧАЦЕ ДАБІЦЦА, ДА ЯКІХ ВЫШЫНЬ ДАБРАЦА. АЛЕ РАБІЦЕ ГЭТА НА РОДНАЙ ЗЯМЛІ»

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыняў удзел у Рэспубліканскім балі выпускнікоў устаноў вышэйшай адукацыі

Сёлета ва ўрачыстым мерапрыемстве прынялі ўдзел 230 дыпламаваных спецыялістаў з розных рэгіёнаў краіны. Для маладога пакалення арганізатары зрабілі свята з акцэнтам на беларускай гісторыі і культуры. Госці вечара ўспомнілі знакамітых беларусаў, аддалі даніну павагі галоўным славуццям краіны, згадалі самыя важныя старонкі айчынай гісторыі. Дапамаглі ў гэтым вядомыя творчыя калектывы.

«Сёння я магу назваць вас калегамі. У вас на руках дыпламы аб вышэйшай адукацыі, і літаральна заўтра пачнецца новы этап жыцця — вы прыйдзеце на сваё першае працоўнае месца ў статусе хай пачаткоўца, але дыпламаванага спецыяліста. Віншую вас! Гэта вялікі дзень. Вы годна прайшлі гэты важны для любога чалавека шлях — усвядомілі сваё прызначэнне, рэалізавалі мары аб прафесійнай будучыні. І сёння знаходзіцеся тут — яркія, прыгожыя, адухоўленыя, як і павіна быць у такім юным узросце», — звярнуўся да герояў дня Аляксандр Лукашэнка.



Выпускніцы БДУІР Юлія КРАЎЧАНЦЫ аб'яўлена Падзяка Прэзідэнта.

У асобе прысутных Прэзідэнт прывітаў усіх выпускнікоў ВУ. Ён прызнаўся, што ганарыцца імі. Кіраўнік дзяржавы выказаў падзяку бацькам, педагогам, якія ўклали

нямала душэўных сіл, каб сённяшня выпускнікі сталі тымі, кім сталі. «Наперадзе ў вас жыццё. Не ведаю, добра гэта ці дрэнна, але яго пачатак прыйшоўся на эпо-

ху глабальных тэктанічных зменаў. На нашых вачах нараджаецца новы свет, разбураецца стары», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

СТАР. 2



НЕ ЗГУБІЦЦА Ў ЛЕСЕ

Пажылым людзям лепш хадзіць у ягады і грыбы з дарослымі дзецьмі

Нягледзячы на спякоту, якая ўсталявалася апошнімі днямі, і звязаныя з гэтым абмежаванні на наведванне лясоў, аматары ціхага палявання пайшлі ў першыя грыбы і ягады. І добра, калі людзі з поўнымі кошыкамі і вёдрамі, а самае галоўнае, з добрым настроем вяртаюцца дахаты. Часам жа грыбнікі і ягаднікі захапляюцца настолькі, што не могуць самастойна знайсці дарогу дамоў...



СТАР. 3

Памяць

ЗА СУТКІ Ў БАЯХ ГІНУЛА ДА 1500 ЧАЛАВЕК

У чавускай зямлі да сённяшняга дня ляжаць тысячы загінулых без вестак чырвонаармейцаў

На мінулым тыдні ў Чавускім раёне перапахавалі астанкі 12 салдат Вялікай Айчыннай вайны. Яны былі знойдзены падчас пошукавай экспедыцыі «Проня 2022» на тэрыторыі Антонаўскага сельсавета каля вёсак Ужжар і Дужаўка пошукавікамі Магілёўскага абласнога гісторыка-патрыятычнага клуба «Віктру» і 52-га асобнага спецыялізаванага пошукавага батальёна Мінабароны. На жаль, даведацца іх імёны немагчыма. Колькі іх, невядомых, яшчэ ляжыць у чавускай зямлі? Пошукавікі кажучь — сотні тысяч.



СТАР. 4

ISSN 1990 — 763X



9 771990 763008

«ВЫ ДОБРА ВЕДАЕЦЕ, ЧАГО ХОЧАЦЕ ДАБІЦЦА, ДА ЯКІХ ВЫШЫНЬ ДАБРАЦА. АЛЕ РАБІЦЕ ГЭТА НА РОДНАЙ ЗЯМЛІ»

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Паводле яго слоў, у гэтым бурным працэсе Беларусь пакуль яшчэ застаецца астраўком спакою, але яго хістае на хвалях светлага шторму.

«Куды ўсіх нас гэты шторм вынесе — ад нас і залежыць. Думаю, вам, маладым, амбіцыйным, упэўненым у сабе, патрэбен такі выклік. Таму што ўсё, спалучанае з рызыкамі, — гэта яшчэ і магчымасці. Для вас яны перш за ўсё звязаны з асабістым і прафесійным станавленнем», — падкрэсліў беларускі лідар.

«ВАМ БУДЗЕ ЦЯЖКА, АЛЕ ВЫ ВЫСТАІЦЕ»

Па словах Аляксандра Лукашэнкі, для краіны ў цэлым, куды б ні гайданула свет, стаіць задача ўбудаваць у яго новую мадэль, узмацаваць свае дзяржаўныя пазіцыі на міжнароднай арэне. Ён звярнуў увагу, што моладзь у гэтым працэсе адыгрывае найважнейшую ролю.

«Будучыня абавязкова за вамі. Ад вашых кампетэцый, працавітасці будзе залежаць устойлівасць нашай эканомікі. Любоў да роднай зямлі, беражлівасць стаўленне да традыцый і гістарычнай памяці стануць залогам не проста захавання нацыі, але і ўзмацнення ролі і галасу Беларусі на міжнароднай арэне. Што б ні адбывалася ў найбліжэйшай будучыні, памятайце: побач з вамі людзі, якія ўжо навучыліся на ўласным вопыце праходзіць складаныя жыццёвыя перыяды», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Ён прывёў у прыклад бацькоў сённяшняй выпускнікоў, якім у 90-я не было каму дапамагчы. Паводле яго слоў, і старэйшае, і маладое савецкія пакаленні доўгія гады жылі ў стабільнасці, не ведалі, што такое палітычныя, эканамічныя крызісы. Тады пераломны перыяд заспеў усіх знянацку. Але сёння ўсё інакш.

«Абсалютна перакананы, што сплаў вашай маладосці і бацькоўскага вопыту стане той сілай, якая дазволіць нам у гэты бурны час спакойна і размерана выйсці на новы этап развіцця», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт прызнаўся, што ўсё больш думае аб тым, што Гасподзь кожнаму пакаленню падкідае новыя выпрабаванні. У пачатку мінулага стагоддзя — рэвалюцыі. «Маё пакаленне прайшло гэтыя выпрабаванні ў сярэдзіне 90-х, калі развалілася наша імперыя, Савецкі Саюз, і мы раптоўна сталі незалежнымі дзяржавамі. Гэта былі найскладанейшыя часы, вам па тэлевізары паказвалі, як людзі стаялі ў вялізных чэргах, каб купіць кавалак хлеба. Мы, старэйшае пакаленне, перажылі гэты час і думалі, што вы, нашы дзеці, будзеце жыць у зусім іншым свеце. А не, час падкінуў выпрабаванне і вам. Мы тады пераадолелі гэтыя выпрабаванні, паспрабавалі на зуб гэтыя часы і сказалі: «Не, так жыць нельга». А вам, наадварот, трэба захаваць мірную і спакойную Беларусь і сказаць: «Мы будзем жыць так і яшчэ лепш», — заўважыў ён.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што старэйшае пакаленне ўпэўнена ў маладым, даярае моладзі. І, вядома, разлічвае на ўзаемнасць. «Мы свой шлях прайшлі. Дрэзна ці добра — меркаваць вам, зрабіце лепш. Гэты цяжкі час выбраў вас. Вам будзе цяжка, але я ўпэўнены, што вы выстаіце», — дадаў ён.

Кіраўнік дзяржавы пажадаў выпускнікам ВНУ быць шчаслівымі. Па яго словах, чалавек шчаслівы, калі ён заняты любімай справай, бачыць вынікі і карысць сваёй працы, калі побач аднадумцы, калі хочацца ісці на працу і бегчы ў канцы працоўнага дня дадому, калі родныя і блізкія таксама здаровыя і шчаслівыя.

«Няхай усё гэта будзе ў вашым жыцці. Перакананы, што вы добра ведаеце, чаго хочаце дабіцца, да якіх вышынь дабрацца. Але рабіце гэта на роднай зямлі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Беларускі

«Універсітэт і гэты баль буду ўспамінаць з цеплынёй»

Модныя сукенкі, строгія касцюмы, прыгожыя прычоскі і макіяж і, самае галоўнае, дыплом аб вышэйшай адукацыі. Рэспубліканскі баль выпускнікоў устаноў вышэйшай адукацыі сабраў найлепшых маладых спецыялістаў. Яны шчыра падзяліліся не толькі сваімі ўражаннямі ад цудоўнага вечара, але і планами на будучыню.

Дар'я ДУБОУСКАЯ, выпускніца Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, расказала, што плануе працягваць вучобу ў магістратуры і аспірантуры, каб у будучыні рэалізоваць цікавыя праекты, звязаныя з музейнай і выставачнай тэмай.

«Я працую з прамысловым турызмам. Распрацоўвала канцэпцыю для музея Гадзіннікавага завода «Прамень». І мая далейшая дзейнасць будзе звязана з прамысловым турызмам. Прамысловасць у нашай краіне развіваецца, і яна можа прывабліваць турыстаў, гэта будзе развіццё эканомікі і саміх прадпрыемстваў. Гэта імідажавая справа, якая зможа даць штуршок рэгіянальным прадпрыемствам», — расказала Дар'я.

Дзяўчына падкрэсліла, што ёй хацелася б актыўна развіваць турызм у нашай краіне, прыцягваць замежных турыстаў і развіваць унутраны турызм. А прыемнымі ўспамінамі аб універсітэце застаецца ўдзел у розных творчых мерапрыемствах і навуковых канферэнцыях.

«Універсітэт я буду ўспамінаць толькі з цеплынёй. І я вельмі рада, што мне ўдалося пабыць на такім мерапрыемстве і адчуваць сябе тут камфортна», — падзялілася Дар'я.

Выпускнік факультэта журналістыкі БДУ Мікіта ПАЛЯКЕВІЧ ужо даўна працуе на тэлеканале АНТ. Таму ён пажадаў усім выпускнікам ВНУ так жа паспяхова знайсці месца працы, як гэта ўдалося яму. І, вядома, захаваць цёплыя ўспаміны аб студэнцкіх гадах. «Сёння ўжо нельга падзяляць вучобу і актыўную дзейнасць ва ўніверсітэце. Гэта паняцці непарыўныя, бо ва ўніверсітэце праходзіць этап станавлення як асобы. І самае галоўнае ва ўніверсітэце — гэта людзі, з якімі ты вучышся і з якімі ўсё гэта праходзіш», — падкрэсліў ён.

Даяна ЗАБАЛОЦКАЯ, якая скончыла Беларускі дзяржаўны аграрна-тэхнічны ўніверсітэт, прызналася, што марыла трапіць на Рэспубліканскі баль. «Ад сённяшняга вечара я ў захваленні: усе такія прыгожыя, свеціцца, вочкі гараць, усе шчаслівыя. Я вельмі хацела сюды трапіць. І вось я тут. Вялікі дзякуй за такую магчымасць», — сказала яна. Дзяўчына атрымала спецыяльнасць менеджара-эканаміста. Сваю прафесійную кар'еру дзяўчына пачне ў Жодзіне.

лідар параіў моладзі вучыцца на чужых памылках. «Спытайце ў тых, хто там, як ім. І потым рабіце свае крокі. Паспрабуйце тут, калі ўжо зусім не атрымаецца, махніце туды. Будзе з чым параўнаць. Але рабіце ўсё своечасова. Рабіце сёння, заўтра, тое, што павінны сёння, заўтра, інакш паслязаўтра вас

захлісне такая бура, з якой будзе цяжка справіцца», — сказаў ён.

Кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што маладыя людзі добра ведаюць, які і куды ісці. Ён пажадаў ім, каб халіпа і ведаў, і сіл, і мужнасці пераадолець тыя выклікі, якія ставіць час. «Яшчэ раз віншую з заканчэннем скла-

данага перыяду вашага жыцця. Віншую вас з заканчэннем ВНУ і атрыманнем вышэйшай адукацыі. Сёння ваш дзень — дзень святкавання першага сур'эзнага поспеху. Вы яго заслужылі. А я шчаслівы падзяліць яго разам з вамі», — рэзюмаваў Прэзідэнт.

Валерыя СЦЯЦКО.



ФОТА ВІТА



Па добрай традыцыі рэспубліканскае свята «Купалле» («Александрыя збірае сяброў») у аграгарадку Александрыя Шклоўскага раёна сёлета пройдзе 9—10 ліпеня. Вось ужо трынаццаты раз гэтая найраўнейшая культурная падзея для Падняпроўя збярэ разам усіх, хто жадае адпачыць і адчуць атмасферу народных традыцый, сяброўства і добрага настрою.

— Хоцца адзначыць вялікую значнасць гэтага культурнага праекта, таму што ён садзейнічае адроджэнню, развіццю, захаванню і папулярнасці нацыянальнага мастацтва як Беларусі, так і іншых краін СНД, што прымаюць удзел у свяце, — адзначыла прадстаўнік Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Іна АДАМОВІЧ. — Гэтае свята стала сваёасаблівым культурным мостам паміж брацкімі народамі, што дапамагае развіваць духоўнасць, выхоўваць павагу да нашага агульнага герайчнага мінулага і цяперашняга.

Усе купальскія мерапрыемствы праходзяць на берэзе ракі Дняпр, рэчышча якой

служыла калыскай культуры многіх славаўскіх народаў. Сёлета работа пляцоўкаў пачнецца з 11 гадзін 9 ліпеня і завершыцца начной дыскатэкай 10 ліпеня. На тэрыторыі «Купальскага поля» будзе арганізавана работа тэматычных пляцовак. Там жа ўвазе наведвальнікаў прадставяць выстаўку «Зроблена ў Беларусі», дзе можна будзе ўбачыць прадукцыю ААТ «Мінскі трактарны завод» і СЗАТ «Белджы». Арганізаваны будучы і пляцоўкі для моладзі, дзяцей, прэзэнтэра. На спартыўнай пляцоўцы пройдзе рэспубліканскі турнір па паўэрліфтынгу. Падвядуць вынікі рэспубліканскага сямейнага сельскагаспадарчага праекта «Уладар вёскі».

Сёлета «Купалле» пройдзе пад дэвізам «Кола жыцця» — акцэнт зроблены на святы беларускага народнага календара. Сваю творчасць плануюць прадставіць больш за 500 майстроў з Беларусі і звыш 80 майстроў з-за мяжы (з Казахстана, Таджыкістана, рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі).

— Сёння 80 % квіткаў на галоўны канцэрт ужо прададзена, — наведаміў намеснік

старшыні Магілёўскага абласнога выканаўчага камітэта Валерыя МАЛАШКА. — Але для нас, беларусаў, характэрна не загадзя планаваць свае выхадныя, таму з набліжэннем дат свята, думаю, тэмп іх рэалізацыі паскорыцца. Чыгунка арганізоўвае на гэтыя дні чатырнаццаць дадатковых цяжкіх у дзень. Падрыхтавана і дастатковая колькасць стаянак для аўтатранспарту. Вялікая ўвага — забяспечэнню мер бяспекі падчас правядзення мерапрыемства... Па просьбе гасцей мы павялічым колькасць пасадачных месцаў у кавярнях. Зможам размясціць каля трох тысяч чалавек на Александрыйскім полі.

Беларускія народныя святы разгорнуцца па ўсім Александрыйскім полі. Асноўная ідэя чырымоні адкрыцця — паказаць беражлівасць захаванне традыцый. Адзін з эпізодаў прысвечаны 140-годдзю нашых класікаў літаратуры Янку Купалу і Якубу Коласу...

Работа малой канцэртнай пляцоўкі пачнецца апоўдні 9 ліпеня праграмай «Сусветныя хіты. Дзеці. Новая галасы», у якой прымуць удзел таленавітыя дзеці Магілёўскай вобласці (стыпендыяты спецыяльнага

фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі, лаўрэатаў міжнародных конкурсаў і фестываляў). Пасля гасцей свята чакае канцэрт творчых калектываў абласцей і горада Мінска «Адзіная ў свеце — Радзіма мая!» і шэрагу іншых артыстаў. Яшчэ ў праграме святочных імпрэз запланаваны паказы новых калектываў адзінна беларускіх вытворцаў, канцэрт майстроў сцэны Магілёўскай абласной філармоніі, дэманстратыўныя палёты самалётаў і парашутыстаў, канцэрт заслужанага артыста Беларусі Руслана Аляхно і іншых не менш цікавых сустрэчы і мерапрыемствы.

Гала-канцэрт сёлета будзе ўяўляць сабой музычную вандроўку «Ёсць на што паглядзець!», і ўдзел у ім возмуць вядомыя артысты беларускай і расійскай эстрады. У фінале свята — феерверк. Квітки на галяўную праграму можна набыць праз онлайн-сэрвіс kvitki.by ці ў касе Магілёўскай абласной філармоніі. Больш падрабязную інфармацыю можна знайсці на сайце Магілёўскага аблвыканкама.

Алена ДРАПКО.

Фестываль

«Купалле» рэспубліканскага маштабу

НЕ ЗГУБИЦЦА Ё ЛЕСЕ

БЕЗ ПАНИКІ!

З пачаткам ягдна-грыбного сезона ў ратавальнікаў работы становіцца на парадок больш. Амаль штодня па нумарах 101 або 112 паступаюць паведамленні аб тым, што нехта заблудзіўся ў лесе. У асноўным, гэта пажылыя людзі. Не разлічваючы свае сілы, ідуць на далёкія адлегласці, у выніку страчваюць арыентацыю. Некаторым становіцца дрэнна, а з сабой няма ні лекаў, ні вады, часта — нават тэлефона. І добра, калі гэты чалавек не адзінока і робяе хутка забяць трывогу. А бывае, што і шукаць няма каму.

Першае, што вы павінны зрабіць, калі збіраецеся ў лес, — паведаміце аб гэтым камусці з родных. Калі такіх няма, абавязкова паведаміце аб сваім плане хоць бы суседзям. І абсалютна не важна, колькі вам гадоў. Заблукваць у лесе можа кожны. Прычымы нават там, дзе ўсе сцяжынкі вядомыя. А колькі было выпадкаў, калі людзі губляліся нават у тых мясцінах, дзе ўсё жыццё хадзілі. Таму вельмі карысная парада для тых, хто любіць лясныя падарожжы: вярта запамінаць, з якога боку зайшлі ў лес і дзе ў гэты момант знаходзіцца сонца. Гэта абавязкова спатрэбіцца, калі будзеце вяртацца назад.

— Калі вы ўсё ж заблукалі, паникаваць бессэнсоўна: варта супакойцца, спыніцца і падумаць, — рэкамендуе афіцыйны прадстаўнік Мінскага абласнога ўпраўлення МНС Анастасія ШВАЙБОВІЧ. — Па-першае, прыслухайцеся: шум машын, стук сякеры, стрэлы, брэх сабакі, галасы, — усе гэтыя гукі могуць прывесці да людзей. Не спрабуйце заглядаць у дрэва і нешта разглядаць: гэта небяспечна, ды і забрацца, каб нешта убачыць, трэба вельмі высока. Трымайцеся рак або крыніцы, ідзіце ўздоўж іх, уніз па цячэнні — у такім выпадку больш шанцаў адшукаць ся-

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)



жынку, якая вядзе да населенага пункта. Абавязкова пакідаць за сабой пазнакі: засечкі на ствале дрэў, паламаных галінкі, штосьці з адзення. Адчушы пах дыму, ідзіце супраць ветру — так вы адшукаеце крыніцу дыму, а верагодна, і людзей, якія яго стварылі.

ПАСПЯХОВЫЯ ПОШУКІ

У канцы мая ў лесе ў Дзяржынскім раёне згубіўся мужчына. Аб тым, што чалавек не можа самастойна выбрацца з ляснога масіву, ратавальнікі даведліся познім вечарам. Пошукі пачаліся праз лічаныя хвіліны. Да іх падключыліся леснікі.

Пошукавую аперцыю аблегчыў мабільны тэлефон, які быў у таго, хто згубіўся, пры сабе. Ратавальнікі выйшлі з ім на сувязь. Як расказаў начальнік пажарна-га аварыйна-ратавальнага паста Яўген СКАРАХОДАЎ, даведзўшыся прыблізна маршрут, дзе мужчына заходзіў у лес і ў якім напрамку рухаўся, пошукавая група праехала па ім на аўтацыстэрне. «Калі стэлефанаваліся з мужчанам, ён сказаў, што бачыць знак, — узнаўляе тыя падзеі ратавальнік. — Як пацвердзілі леснікі, паблізу такія ўсталяваны ў трох месцах. Вызначыўшы кропку, мы спыніліся, уключылі сігналны гучнагаварыць і паднялі асвятляльную машыну. Мужчына выйшаў на сігналы.

У медыцынскай дапамозе ён меў патрэбу».

Толькі за апошнія некалькі дзён супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях разам з іншымі кампетэнтнымі службамі не раз выезджалі на пошукі людзей у лясным масіве. З дапамогай валанцёраў, у прыватнасці, знайшлі пенсіянерку, якая згубілася ў лясным масіве каля вёскі Прылутчына Пружанскага раёна. А познім вечарам у пятніцу ў МНС звярнулася жанчына, якая паведала, што яна разам са сваім сужыццелем знаходзіцца ў лясным масіве паміж вёскамі Вылазы і Селішча, што ў Пінскім раёне, і не могуць знайсці шлях дахаты. Вярнуцца дамоў ім дапамаглі ратавальнікі, якія высветлілі, што напярэдадні пацярпелыя прыехалі ў гості да знаёмых, шлях да хаты якіх ад станцыі ў вёсцы Селішча праходзіў праз лес. І калі дарогу туды яны паспяхова знайшлі, то на зваротным шляху збіліся з маршруту і заблукалі. Для іх пошукі былі заздзейнічаны пяць адзінак тэхнікі і дзесяць супрацоўнікаў МНС. Жыццё і здароўе пацярпелых нішто не пагражала.

ШТО АПРАНАЦЬ?

Аднак не ўсе падобныя гісторыі заканчваюцца хэпі-эндам. Нават у апошнія некалькі дзён рэгістраваліся выпадкі, калі пошукавая ра-

боты заканчваліся безвынікова. Як правіла, гэта адбываецца па той прычыне, што чалавеку, які пайшоў у лес, стала дрэнна: ён страціў прытомнасць або з улікам сваёй фізічнага стану не можна ісці ці рэагаваць на сігналы ратавальнікаў. Ускладняе работу спецыялістам і адсутнасць у ахвяры мабільнага тэлефона. Дрэнна, калі ён і ёсць, але раздражаны...

Ратавальнікі папярэджаюць: калі вы няўпэўнена арыентуецеся на мясцовасці, лепш у лес увогуле не хадзіць. Калі ж вырашылі інакш, то запрасіце з сабой таго, хто ведае лясны масіў добра. Асаблівай асцярожнасці трэба прытрымлівацца пажылым людзям, у якіх ужо мала сіл для працяглых лясных падарожжаў. Лепш, вядома, ад іх увогуле адмовіцца: здароўе можа падвесці ў любы момант, а патрэбнай таблеткі або хуткай дапамогі побач не будзе. Дзецяцям увогуле ў лесе можна знаходзіцца толькі ў прысутнасці дарослых. Ніякіх гульняў у лясным масіве быць не павінна!

— Нельга забывацца і пра тое, што да паходу ў лес трэба рыхтавацца, — удакладняе Анастасія Швайбовіч. — Варта апрануць непраклянае адзенне з абавязковым яркім элементам — кепкай, хусткай — тым, што зробіць вас заўважаным, калі раптам згубіцеся. Нават калі вы цалкам разлічваеце на свае сілы, не перашкодзіць узяць з сабой вады, штосьці з ежы, медыкаменты, якія пастаянна прымаеце, кампас і зараджаны мабільны тэлефон. Абавязкова папярэдзьце родных, што ідзіце ў лес, а таксама раскажыце ім, у якім месцы збіраецеся заходзіць, па якім маршруце плануеце ісці і калі мяркуеце вярнуцца.

Заблукваць у лесе — справа некалькіх хвілін. Каб знайсці дарогу назад, спатрэбіцца нашмат больш часу. І ўвогуле, ці варта рызыкаваць, калі вы не ўпэўнены, што самастойна вернецеся дамоў?! А калі і ўпэўнены, лепш некалькі разоў усё прадугледзець, чым трапіць у надзвычайную сітуацыю.

Вераніка КАНОТА.
Фота з адкрытых крыніц.

ШТО РАБІЦЬ, КАЛІ ВЫ ЗАБЛУКАЛІ?

- Не паникаваць!
- Прыслухайцеся: гукі могуць дапамагчы вам высветліць, што знаходзіцца побач, ідзіце на іх. Шум трактара звычайна чуваць за 3–4 кіламетры, брэх сабакі — за 2–3 кіламетры, цягнік — за 10 кіламетраў.
- Шукайце лініі электраперадачы, прасекі і сцяжынкы — прытрымлівайцеся іх, і абавязкова выйдзеце да населеных пунктаў.
- Калі на шляху сустраэўся ручай ці рака, ідзіце ўніз па цячэнні — яны заўсёды прывядуць да людзей.
- Патэлефануйце ў МНС (па нумары 101 або 112) і паведамаць, з якога населенага пункта і якога раёна вы ўвайшлі ў лес, апішыце, што бачыце па баках. А калі вы апынуліся ў лесе без тэлефона, супакойцеся і настройцеся на добры зыход.
- Калі пачынае цягнуць, сарыентуйцеся на мясцовасці і падумайце, дзе арганізаваць начлег. Для начлегу можна выкарыстаць яму ад вывернутага з каранем дрэва. Зрабіце з галін сховішча нахштальт шалаша і поцілку з падручных матэрыялаў. Ліст газеты, засунуты пад адзенне, у два разы зменшыць цеплаадачу. Такі ж эфект дае і лістота, набітая пад адзенне. Паспрабуйце знайсці ваду. Арганізуючы начлег, паклапаціцеся, каб тыя, хто будзе вас шукаць, не прайшлі міма: дзеля прыцягнення ўвагі павесце на кусты кепку, хустку або ліст паперы, абламайце галінкі.



ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

Байдэн датэрмінова пакінуў саміт G7

Прэзідэнт ШВА Джо Байдэн раней запланаванага пакінуў саміт краін-удзельніц G7, які праходзіць у поўдні Германіі. Аб гэтым паведамляе ТАСС са спасылкай на дра.



Амерыканскі лідар пакінуў саміт у Эльмау раней запланаванага з-за ўмоў надвор'я. Чакаецца, што спачатку Байдэн прыбудзе ў Мюнхен, а адтуль вылеціць у Мадрыд, дзе адбудзецца сустрэча лідараў НАТО. Саміт G7 праходзіць з 26 да 28 чэрвеня ў замку Эльмау ў Баварыі.

Раней паведамылася, што Байдэн не пачуў каманду фатографа на саміце G7, сітуацыю выратаваў канцлер Германіі Олаф Шольц, які прыцягнуў увагу амерыканскага лідара.

Мядзведзеў: Расія прыме жорсткія меры ў адказ на забарону транзіту ў Калінінград

Расія прыме меры ў адказ на забарону транзіту ў Калінінград, і яны будуць вельмі жорсткія, здольныя перакрыць кісларод Літве. Аб гэтым заявіў намеснік кіраўніка Савета бяспекі (СБ) Расіі Дзмітрый Мядзведзеў у інтэрв'ю газеце «Аргументы и факты», перадае ТАСС.

«Зразумела, Расія прыме меры ў адказ, і яны будуць вельмі жорсткія. Пакуль не буду удакладняць, якія менавіта. Магчымаць шмат, значная і частка мае эканамічны характар і можа перакрыць кісларод нашым прабальтэйскім суседзям, якія прынялі варожыя дзеянні», — падкрэсліў намеснік кіраўніка Савета бяспекі.

Ён назваў расшэнне Вільнюса абмежаваць транзіт грузаў у Калінінградскую вобласць «часткай той самай «вайны па даверанасці», якую Захад развязаў супраць Расіі». Таму, на думку Мядзведзева, адказ Масквы можа быць і асіметрычным.

«Ёсць і магчымаць прымянення асіметрычных мер, што, безумоўна, выкліка крытычнае нагнятанне канфлікту», — адзначыў намеснік кіраўніка СБ Расіі.

Вярхоўны суд ЗША пашырыў правы на нашэнне агнястрэльнай зброі

Вярхоўны суд Злучаных Штатаў дазволіў жыхарам Нью-Ёрка насіць зброю як дома, так і ў грамадскіх месцах, адмяніўшы раней прыняты закон, які абмяжоўвае правы грамадзян на нашэнне агнястрэльнай зброі, піша ВВС.

Шасцю галасамі супраць трох Вярхоўны суд вырашыў, што гэтыя патрабаванні да жыхароў Нью-Ёрка парушаюць іх канстытуцыйнае права на нашэнне зброі. Суддзя Кларэнс Томас заявіў, што амерыканцы маюць права насіць звычайную агнястрэльную зброю ў мэтах самаабароны.

Расшэнне Вярхоўнага суда было вынесена на фоне дэбатаў аб неабходнасці абмежаваць правы на нашэнне зброі, якія разгараліся з новай сілай пасля нядуаўных трагедый, калі былі забіты 19 дзяцей і двое дарослых у пачатковай школе ў штаце Тэхас, а ў супермаркце ў Буфала былі застрэлены 10 чалавек.

Губернатар Нью-Ёрка Кэці Хокул абурана расшэннем Вярхоўнага суда. «Абуральна, што ў момант, калі ўся нацыя перажывае з-за нядуаўных выпадкаў насілля з прымяненнем агнястрэльнай зброі, Вярхоўны суд безразважна адмяняе закон Нью-Ёрка, што абмяжоўвае правы на нашэнне схаванай зброі», — заявіла яна.

Бяспека

Аляксандр ВАЛЬФОВІЧ:

«МІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ МОЖА ЗАБЯСПЕЧАЦЬ АБОРОНУ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ ІНТАРЭСАЎ БЕЛАРУСІ»

Дзяржаўны сакратар Савета бяспекі заявіў аб гэтым падчас тактыка-спецыяльных вучэнняў МНС, якія прайшлі на базе філіяла «Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі» Універсітэта грамадзянскай абароны Міністэрства па надзвычайных сітуацыях.

На палігоне аператыўна-тактычнай падрыхтоўкі ратавальнікаў былі прадэманстраваны сучасныя спосабы і метады выдзянення аварыйна-ратавальных работ пры ліквідацыі надзвычайных сітуацый, якія могуць узнікнуць не толькі пры аварыях і стыйхійных бедствах, але і падчас здзяйснення актаў тэрарызму, паведалі БелТА.

Задзейнічана сіл Міністэрства па надзвычайных сітуацыях у забеспячэнні правапарадку — патрабаванне кіраўніка дзяржавы. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі казаў у пачатку года, падчас нарады аб удасканаленні структуры сістэмы ведамства.

— Вядома, іх асноўная задача — ліквідацыя наступстваў надзвычайных сітуацый тэхнагеннага характару, тушэнне пажараў, ратаванне людзей і гэтак далей, —

адзначыў Аляксандр Вальфовіч. — Аднак МНС выддзена стралковая зброя, і яны здольныя ўзмацніць сілы і сродкі МУС, пры неабходнасці тэрытарыяльнай войскі, а таксама забяспечыць абарону нацыянальных інтарэсаў краіны для бяспекі нашых грамадзян. Акрамя знешняга ціску, які цяпер пагражае бяспецы нашай краіны, апаненты, збеглыя і кіраўніцтва Захаду спрабуюць пастаянна дыскрэдытаваць абстаноўку ўнутры краіны.

Адным з элементаў забеспячэння грамадскай бяспекі ў Беларусі з'яўляецца зладжанне прыватнага і дзяржаўнага сектараў сіл. «На вучэннях мы ўбачылі дэманстрацыю неспраўнага задач супрацоўнікаў МНС — ліквідацыю наступстваў рознага характару, тушэнне пажараў рознай інтэнсіўнасці, — заўважыў дзяржаўны сакратар Савета бяспекі. — На спецыяльных сітуацыйных практычных ўсё ўзоры сучаснай тэхнікі МНС беларускай вытворчасці».

ПРЫСВОЕНА ЗВАННЕ «НАРОДНЫ...»

Мікалай Чаргінец далучыўся да кагорты народных пісьмennisкаў Беларусі

Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь вядомаму беларускаму празаіку, ганароваму старшыні Саюза пісьмennisкаў Беларусі (а ў 2005 — 2022 гг. Мікалай Іванавіч Чаргінец — старшыня СПБ) прысвоена ганаровае званне «Народны пісьмennisкі Беларусі».



Высокая адзнака — сведчанне таго шырокага грамадскага прызнання, якое за дзесяцігоддзі займелі мастацкія творы аднаго з самых вядомых літаратараў краіны. Прышоўшы ў мастацкую літаратуру болей як 50 гадоў таму (а ў Саюз пісьмennisкаў Чаргінца прынялі ў 1977-м), Мікалай Іванавіч напісаў і выдаў каля ста раманаў дэтэктыўнага, прыгодніцкага характару. Пісьмennisка заўжды хвалілі і тэмы грамадска-палітычнага, сацыяльнага характару. «А ён не вярнуўся з боя», «Стрэл у мінулае», «За секунду да стрэлу», «Крывавыя метры», «Маёр Ветраў», «Уцеікі», «Апошні герой», «Рызыкоўная гульня», «Служба — дні і ночы», «Сыны», «Таямніца Чорных Гор» — вось назвы толькі некаторых твораў беларускага празаіка. Дарэчы, па многіх з іх напісаны сцэнарыі, пастаўлены кінафільмы.

За кнігамі Мікалая Чаргінца, высокую ацэнку яким давалі народны пісьмennisкі Беларусі Васіль Быкаў, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Аляксандр Марціновіч, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар філалагічных навук Уладзімір Гіламедаў, доктар філалагічных навук Іван Саверчанка, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі

войскаў. Службу нёс у крiмінальным вышшук, узначальваў транспартную міліцыю рэспублікі.

Высокія пасады, якія прайшоў Мікалай Чаргінец у міліцыі, заўсёды былі звязаны з жывой практычнай работай. Дзясяткі спраў, злачынстваў, раскрытых вопытным апэратыўнікам, літаральна выратавалі чалавечыя жыцці, аднавілі справядлівасць, прывялі да пакарання злачынцаў. Як апэратыўнік высокага гарту ён быў названы лепшым па службе і ў горадзе, і ў рэспубліцы, і ў Савецкім Саюзе... Шматбагажнае мастацкае мысленне пісьмennisка дапамагло творцу паставіць розныя надзвычайна важныя для грамадства пытанні. І следам яго кнігі дазволілі чытачу паглыбіцца да вырашэння самых сур'ёзных праблем. Дарэчы, тыражы кніг М. Чаргінца, выдадзеных у Мінску, Маскве, іншых гарадах постаўсавецкай прасторы, у розных краінах свету на рускай, беларускай і іншых мовах, роўня некалькі мільёнаў экзэмпляраў. Раманы беларускага празаіка перакладзены на беларускую, англійскую, французскую, азербайджанскую, таджыкскую і іншыя мовы народаў свету.

У 1996—2008 гадах Мікалай Іванавіч Чаргінец тройчы абіраўся ў Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Узначальваў Пастаянную камісію Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы, а таксама Камісію Парламенцкага сходу Беларусі і Расіі па пытаннях знешняй палітыкі. У перыяд з 1998 па 2008 год — дэлегат Рэспублікі Беларусь у ААН. Аб'ехаўшы дзясяткі

краін свету, прыняўшы ўдзел у шматлікіх міжнародных канферэнцыях, сустрэўшыся з вядомымі палітыкамі, кіраўнікамі розных краін, пісьмennisкі набыў каласальны мастацкі вопыт, здолёў увабраць у сябе розныя меркаванні і думкі. Якраз гэта і з'яўляецца грунтам для многіх твораў, якраз гэта падказвае і надалей раманісту новыя сюжэты, дазваляе арыентавацца і ў тых складаных парадыхмах сусветнай палітыкі, якія і сёння займаюць нашу свядомасць.

Пісьмennisка, палітыка, грамадскага дзеяча даволі часта запрашаюць да ўдзелу ў розных медыйных, аналітычных праектах. Думка, выказаная Мікалаем Іванавічам, прымушае шмат каго задумацца пра рэальнасць, паразважаць пра будучыню.

Асобная частка біяграфіі пісьмennisка — яго служба, выкананне інтэрнацыянальнага абавязку ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Афганістан (1984—1987). Пра той час — у яго раманах «Сыны», «Таямніца Чорных Гор», творах, якія ўжо адразу пасля часопісных публікацый у «Нёмане» выклікалі грамадскі рэзананс, займелі водгукі літаратурна-мастацкіх крытыкаў.

Служба ў міліцыі, ўдзел у баявых дзеяннях у Афганістане, грамадская і палітычная, творчая дзейнасць пісьмennisка адначасна многімі ўзнагародзілі: ордэнам Айчыны III ступені, ордэнам Пашанна, ордэнам Чырвонага Сцяга, двама ордэнамі Чырвонай Зоркі, ордэнам Дружбы (Расійскай Федэрацыя), ордэнам Чырвонага Сцяга (Афганістан), ордэнам «За мужнасць» (Афганістан), ордэнам Югаслаўскай зоркі з залатым вянкам II ступені, іншымі ўзнагародамі. Мікалай Чаргінец — заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь.

У 2005 годзе разам з калегамі па творчым цэху Мікалай Чаргінец стварыў Саюз пісьмennisкаў Беларусі, які яму і даверылі ўзначаліць. Займаючы гэтую грамадскую пасаду да сакавіка 2022 года, Мікалай Чаргінец паспеў рэалізаваць мноства творчых, грамадскіх ініцыятыў, праводзячы ў жыццё дзяржаўную палітыку ў галіне айчынай культуры, пашыраючы прастору мастацкага слова ў грамадстве. Сёння Мікалай Чаргінец — ганаровы старшыня Саюза пісьмennisкаў Беларусі. Узначальвае грамадска-палітычны кансультацыйны савет пры Саюзе пісьмennisкаў. Мікалай Іванавіч з'яўляецца і суаўдзельнікам Саюза пісьмennisкаў Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі.

Прысваенне звання «Народны пісьмennisкі Беларусі» — годная дзяржаўная ацэнка мастацкай і грамадзянскай пазіцыі Мікалая Чаргінца. Нагадаем, што, пачынаючы з 1920-х, у нашай Айчыне складалася цэлая кагорта народных паэтаў і народных пісьмennisкаў — Янка Купала, Якуб Колас, Пятрусь Броўка, Міхась Лынькоў, Кандрат Крапіва, Аркадзь Куляшоў, Максім Танк, Пiмен Панчанка, Іван Мележ, Іван Шамякін, Андрэй Макаёнак, Янка Брыль, Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Рыгор Бардулін, Іван Навуменка, Іван Чыгрынаў. І народны пісьмennisкі Беларусі Мікалай Чаргінец, якраз асоба ў літаратурным, мастацкім свеце нашай Айчыны, — у гэтым шэрагу.

Ігнат ПАУЛАЎ.

ЗА СУТКІ Ў БАЯХ ГІНУЛА ДА 1500 ЧАЛАВЕК

БЕЗЫМЕННЫЯ ГЕРОІ

На жалобны мітынг у вёску Дужайка ехалі разам з пошукавікамі клуба «Віккру» Віталем Дракіным і яго жонкай Таццянай. Тут жа ў салоне аўта была і іх памочнік аўчарка Кася, у мінулым армейскі сабака. Віталь у пошукавым руху 14 гадоў, нядаўна далучыўся і Таццяна. Яе бабуля ўраджэнка Чавускага раёна. І хоць на радзімца за некалькі гадоў да вайны, добра запомніла яе жах. Расказвала сваім дзецім і ўнукам пра жыццё ў зямлянцы, пра голад.

Па дарозе Віталь паказваў месцы, дзе вяліся пошукі байцоў. Працейці скажаць, што ў Чавускім раёне няма нават кавалачка зямлі, не крунутага вайной. Вунь там знайшлі аднаго байца, крыху далей — семярых, яшчэ адзін ляжаў проста каля дарогі. Мясцовыя жыхары падказалі.

Пошукавікам становіцца цяжэй працаваць, бо людзі, якія яшчэ нешта маглі падказаць, сыходзяць з жыцця. Застаецца надзея на разведку і работу ў архівах.

Наогул, падчас пошукавай экспедыцыі «Проня 2022» у Чавускім раёне ўстаноўлена толькі адно імя — Іван Міхневіч. Гэта спраўдны чуд, бо яго прозвішча атрымалася прачытаць па чырвонаармейскай кніжцы. У 1943-м замест медальёнаў чырвонаармейцам выдавалі кніжкі.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

А папера, якая амаль восем дзесяцігоддзяў праляжала ў зямлі, не вельмі надзейная крыніца. Але тут пашчасціла. Баец, лічы, тустэйшы, ураджэнец вёскі Касцюшкава Крычаўскага раёна. У пачатку кастрычніка 1943-га савецкія войскі вызвалілі ўсходнія раёны вобласці, і палыя ваенкаматы прызвалі жыхароў, якія за тры гады акупацыі дасягнулі прызыўнога ўзросту. Міхневіч трапіў на фронт у кастрычніку, а ўжо 28 снежня загінуў у суседнім Чавускім раёне. Пошукавікі знайшлі яго астанкі каля вёскі Прылёпаўка.

— Наш зямляк прававаў усюго два месяцы, — кажа кіраўнік Магілёўскага абласнога гісторыка-патрыятычнага пошукавага клуба Мікалай БАРЫСЕНКА. — Ніхто не ведае, была ў яго падрыхтоўка або не. На вучобу не халапа часу. Міхневіч перапахавваюць паэмай, на мемарыяльным комплексе Бынава. Ёсць спадзяванні, што атрымаецца знайсці родных салдата, каб і яны прынялі ўдзел у жалобным мітынгу.

На перапахаванне вядомых байцоў акрамя прадстаўнікоў улады і грамадскіх арганізацый прыйшоў шмат простых людзей: жыхары вёскі з дзецьмі, з Магілёва і Чырыкава прыехала вялікая група байкераў, прысутнічалі прадстаўнікі бізнесу. І шмат хто прынёс кветкі, якія потым цалкам пакрылі свежы зямельны пагорак.

— Адрозніваць, што людзі прыйшлі сюды не па прымуце, а па поклічы сэрца, — адзначае старшыня Чавускага райвыякама Эдуард ГЕРАСІМЕНКА. — Памяць не памірае. 25 чэрвеня — наогул асабліва дата ў гісторыі Чавускага раёна. У гэты дзень у 1944 годзе савецкія войскі вызвалілі горад ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Тры гады акупанты гаспадарылі на чавускай зямлі, не шкадуючы старых, жанчын, дзяцей, рабавалі іх і забівалі. Шлях выгнаў ворагаў быў доўгі, цяжкі і кровапраліты. Вызваленне раёна прыйшло з 2-м Беларускам фронтам. Рэгулярныя войскі разам з партызанамі пасля ўпартых баёў вызвалілі Чавусы. Болей чым 18 тысяч вайнаў палі ў баях на тэрыторыі раёна і былі тут пахаваныя. І мы, на жаль, не ведаем прозвішчы большасці з іх.

Перапахаванне стала чарговым на сціплым сельскім мемарыяле. Кіраўнік пошукавай групы «Рэха вайны» Сяргей ТАГАЕЎ паказаў пліту, дзе ляжаць вядомыя воіны. Гэта вынік пошукавай экспедыцыі 2013 года. З трыццаці байцоў тады атрымалася даведацца імя аднаго — П. Баравікова.

БОЛЬШ ЗА СТО ПОМНІКАЎ

Чавускі раён быў акупаваны ворагам 16 ліпеня 1941 года. Немцы пераўтварылі гэты рубяж у непрыступную крэпасць. Абарончыя збудаванні

былі настолькі моцнымі, што ў 1943 годзе фронт прыпыніўся тут на дзевяць месяцаў.

— У наступальных аперацыях, асабліва цяжкіх з кастрычніка 1943 да красавіка 1944 года, Заходні фронт страціў забытымі і параненымі ў Чавускім і суседніх раёнах болей чым 330 тысяч чалавек, — кажа Мікалай Барысенка. — У журнале баявых дзеянняў 371-й стралковай дывізіі захаваўся запіс, дзе ўдзельнікі Сталінградскай бітвы сведчылі, што нават там не было такіх цяжкіх баёў, як тут восенню 1943 года. У дакладзе аднаго з камандзіраў батальёна 371-й стралковай дывізіі 10-й арміі напісана: «...далей наперад ісіць немагчыма — пад агнём нямецкіх кулямётаў гіне ўсё жывое!»

Пачынаючы з 1994 года актыўнасць клуба «Віккру» пастаянна праводзяць пошукавыя экспедыцыі ў Чавускім раёне і рэгулярна знаходзяць на палях баёў непахаваныя астанкі байцоў і камандзіраў.

На тэрыторыі раёна пражакі вайны нагадваюць болей чым 100 помнікаў і абеліскаў. Чатыры з іх устаноўлены па ініцыятыве клуба «Віккру» і фінансаваны Чавускага райвыякама.

— Тут ваяваў штрафны батальён, які доўгія гiнуў цалкам і зноў папаўнаў, — расказвае Сяргей Тагаеў. — Штрафнікі прарывалі абарону разам са стралковай дывізіяй. Тутэйшая зямля ўся палітая крывёю.



На мякы Чавускага і Магілёўскага раёнаў, непадалёк ад вёсак Драчкава і Халмы, ёсць яшчэ адзін знак: тут у 1944 годзе загінуў генерал-маёр Іван Лазаранка. Падпарадкаваныя яму часці ў чэрвені 1944 года прарвалі ўмацаваную абарону праціўніка, фарсіравалі Пруню і Басю і з баімі прасунуліся на 25 кіламетраў. За гэты падзвiг ён пасмартна атрымаў званне Героя Савецкага Саюза.

— У нас да якога памятнага знака не падыдзі, ёсць пра што расказаць, — канстатуе дырэктар Чавускага гісторыка-краязнаўчага музея Іна КАЗАКОВА. — Баі за Чавускі раён адыгралі не апошнюю ролю ў магілёўскай наступальнай аперацыі і ў цэлым аперацыі «Баграціён». З ходу фарсіраваць Пруню не атрымалася. Спробы прарваць абарону заканчваліся вялікай колькасцю ахвяр савецкіх байцоў. Тая ж вёска Прылёпаўка за суткі некалькі разоў пераходзіла з рук у

рукі. За адну атаку тут гінула да 1500 байцоў. Таксама было і на Кузьмінцінскім плацдарме, які ўтрымліваўся да 1944 года. Гэтыя два плацдармы рыхтавалі для наступлення з восені 1943-га. Калі стала зразумела, што фронт прарваць не атрымаецца, сталі рыхтаваць наступальную аперацыю. У сувязі з гэтым у красавіку і быў сфарміраваны 2-ы Беларуска фронт, які вызваляў Чавусы. У нас часта цікавяцца, чаму ў Чавусах няма гісторычных будынкаў. Горад быў практычна разбураны. І сёння расказваць пра гісторыю раёна, нават даваенную, не зкраюнаючы Вялікую Айчынную вайну, немагчыма. За гады акупацыі ў Чавускім раёне палова з 174 населеных пунктаў была спалена цалкам або часткова, загінула на франтах, была спалена, закатавана, расстраляна амаль палова насельніцтва. Да вайны тут прахывала каля 60 тысяч чалавек.

Налі ЗІГУЛЯ, г. Чавусы.

КАНТАКТ

Па вёсках Шаркаўшчыны...

...на працягу чатырох гадоў развозіць паштовыя грузы і спажывецкія тавары кіроўца Шаркаўшчынскага ўчастка паштовай сувязі Аляксандр ЦЯРЭШКА. З нечарпленнем яго чакаюць састарэлыя бабулі і дзядулі, а, убачыўшы, радысна сустракаюць. Бо для іх ён у нейкім сэнсе — сувязь са знешнім светам, а таксама — добры памочнік, які прывязе з райцэнтра ўсё самае неабходнае. І такія сустрэчы са старымі знаёмымі, па словах Аляксандра Сяргеевіча, самая прыемная частка яго сённяшняй працы.



Фота з архіва Шаркаўшчынскага УПС.

А атрымалася ўсё, можна сказаць, выпадкова. Пасля заканчэння Полацкага гандлёва-тэхналагічнага каледжа Белкаапсаюза Аляксандр атрымаў спецыяльнасць тэхніка-механіка гандлёвага халадзільнага абсталявання і пэўны час правёў у роднай Шаркаўшчыне ў мясцовым аддзяленні Белкаапсаюза. Аднойчы адзін знаёмы, ведаючы, што ў Аляксандра ёсць пасведчанне кіроўцы, прапанаваў яму ўладкавацца на пошту вадзіцелем.

Падумаўшы і параўнаўшы з жонкай Наталляй, якая працуе фельчарам на станцыі хуткай дапамогі, мужчына прыняў рашэнне скарыстацца прапановай і звярнуўся да кіраўніцтва Глыбоцкага рэгіянальнага вузла паштовай сувязі, да якога належыць Шаркаўшчынскі УПС. Атрымаўшы згоду і прайшоўшы стажыроўку, ён прыступіў да вадыцельскай працы.

— Наша задача — не толькі даставіць газеты, часопісы, паштоўкі, пасьлікі і пісьмы, некаторыя спажывецкія тавары, але і выдаць старым людзям пенсіі, атрымаць аплату тэлефона, электрычнасці, — падкрэсліў Аляксандр у размове. — Вось чаму нас, кіроўцаў, жыхары вёсак Шаркаўшчынскага раёна сустракаюць вельмі цёпла, як родных. За гэта мы ім вельмі ўдзячны!

Усяго ў складзе Шаркаўшчынскага УПС маецца пяцёра кіроўцаў. Калектыў участка невялічкі, але вельмі дружны. У ім сапраўды прыемна працаваць. Дарэчы, два гады таму кіраўніцтва вузла сувязі прапанавала мне перасесці на новую аўтамашыну — ніжгародскі «Собаль». І цяпер калясціца па дарогах раёна стала камфортнай і веселаей...

Сяргей РУЧАНАЎ.

Меркаванне

ПОШТА: БЫЛА, ЁСЦЬ І БУДЗЕ,

бо паштальён прыносіць людзям радасць

Спецыяліст па паштовай дзейнасці Бабруйскага паштовага аддзялення № 9 Зінаіда СЯМЁНАВА ў сваю прафесійную сферу трапіла, як яна сама кажа, выпадкова. Ішла па родным Бабруйску, будучы яшчэ зусім юнай, і ўбачыла аб'яву «патрабуюцца паштальёны».

— Пачала працаваць паштальёнам, і мне спадабалася. Прышоўся па душы калектыў, натхніла праца, бо гэта заўсёды жывыя зносіны з людзьмі. Потым адвучылася ў Віцебскай акадэміі сувязі і вось ужо дзесяць гадоў працую на пошце. І ні разу не пашкадала аб выбары прафесіі.

Марына ТРУХАН, начальнік аддзялення паштовай сувязі № 27 Бабруйска, наадварот, да працы на пошце ішла мэтанакіравана. Дванаццаць гадоў таму пачала працаваць аператарам, стала намеснікам начальніка паштовага аддзялення. У 2017 годзе заняла прэстыжнае трэцяе месца на рэспубліканскім конкурсе прафесійнага майстэрства сярод начальнікаў і намеснікаў начальнікаў аддзяленняў паштовай сувязі і сёння ўзначальвае цэнтральнае аддзяленне сувязі Бабруйска. Нядаўна абараніла магістарскую дысертацыю ў Акадэміі сувязі.

Абедзве дзяўчыны перакананыя: як бы ні мяняўся свет, пошта была, ёсць і будзе. Таму што гэтая служба вельмі патрэбная людзям.

— Работа пошты вельмі змянілася за апошнія некалькі дзесяцігоддзяў, — канстатуе Марына. — Усё больш паслуг у анлайн-фармаце. Кліент можа, не выходзячы з дома, адправіць заказнае пісьмо, атрымаць паштовыя адпраўленні без пашпарта, па sms-кодзе. Адна з самых запатрабаваных паслуг і сярод юрыдычных асоб, і сярод звычайных карыстальнікаў — паскораная пошта EMS: сёння на зўтра ці сёння на сёння.

І ўсё ж галоўнае застаецца нязменным, падкрэслівае суразмоўца. Гэта — праца з людзьмі, жывыя зносіны і дапамога людзям. Бо аддзяленні паштовай сувязі ў невялікім, ды і ў вялікім горадзе — адзін з цэнтраў гарадскога жыцця.

— Таму, я перакананая, галоўнае для паштовага работніка — уменне ў любой сітуацыі быць чупым і добра-зачлівым. На пошту звяртаюцца кліенты розных узростаў, і часам ім трэба, каб іх выслухалі, дапамаглі і параілі.

Ці падпісваюцца сёння людзі на газеты і часопісы?

— І падпісваюцца, і купляюць. Чытаць толькі ў інтэрнэце — гэта падыходзіць для моладзі. Людзі старэйшага ўзросту хочучы ўзяць газету ў рукі, пагартаць старонкі. Акрамя таго, аддзяленне паштовай сувязі дае пажылым магчымасць мець зносіны. І гэта вельмі каштоўна, — кажа Марына.

У эпоху інтэрнэту многія па-ранейшаму пішуць пісьмы ад рукі і адпраўляюць родным паштоўкі, распавялі паштовыя работнікі.



Начальнік аддзялення паштовай сувязі Марына ТРУХАН (злева) і спецыяліст па паштовай дзейнасці Зінаіда СЯМЁНАВА.

— Калі атрымліваеш паштоўку з цёплым пажаданнем або жывое пісьмо, напісанае рукой мамы ці сястры, — гэта ж зусім іншае, чым электронная паштоўка або перапіска ў месенджары. Такую паштоўку або пісьмо хочацца захаваць на доўгую памяць, — падкрэслівае Зінаіда.

А яшчэ паштальёны — злучальнае звяно паміж тымі пажылымі людзьмі, якім узрост не дазваляе часта выходзіць з дому, і навакольным светам. Яны прыносяць пенсіянерам газеты і часопісы, дастаўляюць прамысловыя тавары паўсядзённага попыту і прадукты харчовага абслугоўвання.

— Паштальён прыносіць людзям радасць, — кажа Зінаіда Сямёнава. — Заўсёды прыемна быць для людзей веснікам часосці добрага і радаснага. За гэта я і люблю сваю працу.

Аляксандра АНЦЭЛЭВІЧ,
фота аўтара.

Нагода для гонару

У СЯМ'І ГРОДЗЕНСКОЙ ПАШТАЛЬЁНКІ — КУРС НА ЛІДАРСТВА

Нядаўна Таццяна САВУК стала фіналісткай рэспубліканскага конкурсу «Жанчына года — 2022» у намінацыі «Матэрыяльная слава», а яе дачка выйграла алімпіяду ў ГРДУ імя Я. Купалы.

Каб пазнаёміцца з носьбітам пачэснага тытула, накіравалася ў аддзяленне № 11 Гродзенскага філіяла РУП «Белпошта». Насустрач мне выйшла стройная, невысокая маладая жанчына з адкрытым тварам і прыемнай усмешкай. Гаворка пачалася з удзелу ў конкурсе, на які Таццяну рэкамендаваў прафсаюз прадпрыемства. На аднас конкурснай каміі было выслана рэзюмэ. І вось неўзабаве яе з іншымі пераможцамі-гродзенкамі запрасілі на ўрачысты прыём для ўручэння дыпламаў і падарункаў. Таццяна прышла разам з дзецьмі.

— У мяне тры дачкі, — распавядае суразмоўніца. — Старэйшай Марце 16 гадоў, яна перайшла ў 11 клас. Нядаўна ўдзельнічала ў алімпіядзе Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы і атрымала перамогу ў намінацыі «Найлепшая інтэлектуальная работа з прававой інфармацыяй». Зараз вызначаецца з будучай прафесіяй. Магчыма, юрыдычны напрамак. Сяродняй дачка Анастасія, якой 15 гадоў, захапляецца замежнымі мовамі і марыць стаць перакладчыцай. Малодшай Дар'і шэсць. Цікавіцца спартыўнай гімнастыкай і рытуецца пайсці ў першы клас.

Таццяна лічыць, што вельмі важна, каб дзеці былі арганізаваныя, адчувалі адказнасць за свае справы. Менавіта такімі выраслі старэйшыя дачкі. Яны і дома дапамогучы, і малодшую сястру дагледзяць.

— Яны дысцыплінаваныя, самі ўрокі рытууюць, без напаміну, добра разумеюць слова «трэба». Мабыць, таму, што гэтыя прынцыпы былі закладзены і маімі бацькамі, якія выхавалі пяцёра дзяцей. А цяпер прыклад сваіх бацькоў стараюся перанесці на дзяцей. І бачу, што ў гэтым ёсць сэнс, — дзеліцца вопытам Таццяна.

Яна, як многія маці, цікавіцца рознымі метадамі выхавання, чытае парады псіхалагаў, раіцца з іншымі маці. З некаторымі пастулатамі не пагаджаецца. Напрыклад, лічыць, што не варта патураць усім капрызам дзіцяці. Разам з тым трэба захоўваць павагу да дзяцей, тады яны растуць больш адказнымі і самастойнымі. Гэта важна не толькі для шматдзетнай сям'і, кажа мая суразмоўніца. На яе думку, вялікае шчасце для маці — калі ўсе дзеці дружныя, гатовыя падтрымаць адно аднаго.

Не застаецца ўбока ад выхавання і муж Аляксея. Ён ініцыятар і арганізатар сямейнага адпачынку. І гэта, трэба сказаць, не такая простая справа. Бо адпачынак у сям'і, як правіла, на прыродзе. Яны аматары турыстычных паходаў, жыцця ў палатках і рыбнай лойлі. Часам выязджаюць у вёску да сястры

Таццяны. Калі дзяўчынкі былі меншымі, іх адпраўлялі ў аздараўленчыя летнікі па лініі прафсаюзаў. Аплату складала 10% ад кошту пуцёўкі. Падрасце малодшая, і яна будзе ездзіць, упэўнена Таццяна. А вось сумесны адпачынак — толькі на прыродзе.

— Дзеці прывыклі да турыстычнага быту, для іх гэта цікава. Мы выязджаем з сябрамі на вадаёмы, бярэм палаткі, варым шожку, запякаем бульбу на вогнішчы. Каля Гродна вельмі шмат прыгожых мясцін, нямала малюўнічых азёр, куды нескладана дабрацца і размясціцца.

Звяртаю увагу на стройную фігуру суразмоўніцы. Ці цяжка трымаць сябе ў спартыўнай форме? Аказалася, ніякіх дыет жанчына не трымаецца. Галоўнае, што «здзімае» кілаграмы, — гэта рух.

— Я выйшла пасля дэкрэта «калабком», — усміхаецца яна. — Але на працягу трох месяцаў лішніх кілаграмаў як не было. Скінула не менш чым дзесяць. І ўсё гэта дзякуючы руху. У мяне ўчастак — амаль 10 кіламетраў. Кожны дзень яго даводзіцца абхадзіць: людзям трэба дастаўляць карэспандэнцыю — пісьмы, часопісы, газеты. Не езджу на транспарце — толькі пешшу. Гэта вельмі спрыяе на здароўе — адразу перасталі балець ногі.

Работа на пошце жанчыну задавальняе. Калектыў малады, дружны. І графік работы зручны для шматдзетнай маці. Ёсць магчымасць выправіць дзяцей у школу, завесці ў



Фота з архіва гонару.

садок малодшую, а потым забраць. Вечары таксама ў сямейным коле.

Зараз сям'я рытуецца да чарговага адпачынку. І планы ўжо ёсць. Упершыню за некалькі гадоў яны адправяцца з Карэлію — на радзіму мужа. Прырода там, усмілкае жанчына, вельмі ўражае. «Мы любім адпачываць з дзецьмі, — кажа напрыканцы нашай размовы Таццяна. — Прыемна быць, як яны радуюцца ўсяму новаму, і быць у такіх моманты побач з імі».

Маргарыта УШКЕВІЧ.

ЯК ПРАСОЎВАЕЦЦА НАЙБУЙНЕЙШЫ ПРАЕКТ СУЧАСНАСЦІ «АДЗІН ПОЯС, АДЗІН ШЛЯХ»?

Аб гэтым «Звяздзе» расказаў Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Се СЯАЮН

Восенню 2013-га Старшыня КНР Сі Цзіньпін накіраваўся ў Казахстан і ў Інданезію, дзе паслядоўна вылучыў важныя ініцыятывы па сумесным будаўніцтве «Эканамічнага паяса Шаўковага шляху» і «Марскога Шаўковага шляху XXI стагоддзя». Яны накіраваны на тое, каб прадоўжыць дух Шаўковага шляху, сумесна пабудаваць адкрытую платформу ўзаемадзеяння і надаць новы імпульс супрацоўніцтву і развіццю розных краін.



Істотнымі характарыстыкамі ініцыятывы з'яўляюцца сумеснае абмеркаванне, сумеснае будаўніцтва, сумеснае выкарыстанне, ядром ініцыятывы — узаемная выгада і ўзаемны выйгрыш, заснаваны на роўнасці і доверы. Кіруючыся гэтымі прынцыпамі, разглядаючы «цвёрдую сувязь» інфраструктуры важным напрамкам, «мяккую сувязь» правілаў і стандартаў — важнай падтрымкай, «сардэчнай сувязь» паміж народамі краін-удзельніц — важнай асновай, мы бесперапынна пра соўваем высока якаснае развіццё сумеснага будаўніцтва «Аднаго паяса, аднаго шляху».

ГАНДАЛЬ НА 1,8 ТРЫЛЬЁНА

— Гэта «пояс развіцця», які нясе карысць усюму свету, і «шлях да шчасця», які прыносіць карысць народам усіх краін. За восем гадоў маршрут «Аднаго паяса, аднаго шляху» працягнуўся па Паўднёва-Усходняй, Паўднёвай, Сярэдняй, Заходняй Азіі, Паўночнай Афрыцы, Цэнтральнай і Усходняй Еўропе і іншых рэгіёнах, — падкрэсліў кітайскі дыпламат. — Агульная плошча маршруту — больш чым траціна планеты. Колькасць жыхароў у краінах-удзельніцах ініцыятывы складае 60 працэнтаў сусветнага насельніцтва, а валавы нацыянальны прадукт — 32 працэнты сусветнага паказчыка. Кітай падпісаў больш за 200 дакументаў аб супрацоўніцтве ў сумесным будаўніцтве «Аднаго паяса, аднаго шляху» са 149 краінамі і 32 міжнароднымі арганізацыямі, а таксама заключыў сем пагадненняў аб свабодным гандлі з 13 краінамі ўздоўж маршруту.

З 2013 да 2021 года гадавы аб'ём гандлю паміж Кітаем і краінамі

ўздоўж маршруту павялічыўся з 1,04 трлн долараў ЗША да 1,8 трлн долараў ЗША. Агульны аб'ём прамых інвестыцый склаў 161,3 млрд долараў ЗША, аб'ём укладанняў у замежныя паркі гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва — 43 млрд долараў ЗША, у выніку чаго было створана 346 тысяч працоўных месцаў у рэгіёнах. Краіны ўздоўж маршруту «Аднаго паяса, аднаго шляху» інвеставалі і стварылі 32 тысячы прадпрыемстваў у Кітаі, пры гэтым фактычны сукупны аб'ём інвестыцый склаў 71,2 млрд долараў ЗША. Увогуле арганізавана больш за 50 маршрутаў кантэйнерных цягнікоў Кітай — Еўропа — Кітай у больш як 180 гарадоў у 23 краінах Еўропы. Гэтыя бліскучыя поспехі надалі магутны імпульс адкрытаму супрацоўніцтву ў свеце і аднаўленню глабальнай эканомікі.

СУПОЛЬНАСЦЬ З АДЗІНЫМ ЛЁСАМ

— Ініцыятыва «Адзін паяс, адзін шлях» — гэта светлы шлях, які дазваляе Кітаю дзяліцца са светам магчымасцямі і імкнуча да агульнага развіцця. У наш час нябачаныя за стагоддзе змены і пандэмія стагоддзя пералятаюцца і накладваюцца адно на адно. Свет уступіў у перыяд узрушэнняў і змен, прыкметна павялічваецца нязстойлівасць і нявызначанасць, — лічыць Се Сяаюн. — Народы ўсіх краін дакладна ўсведамляюць, што лёсы дзяржаў цесна ўзаемазвязаны і чалавецтва — гэта супольнасць з адзіным лёсам, якая павінна разам пераадолець няшчасці. Ці то барацьба з пандэміяй або аднаўленне эканомікі, мы павінны рушыцца па шляху аднаўлення і супрацоўніцтва, прытрымлівацца прынцыпу шматбаковасці.

Садзейнічэнне ўзаемазлучанасці і прыхільнасць адкрытасці і інклюзіўнасці — адзіны спосаб справіцца з глабальнымі крызісамі і дамагчыся доўгатэрміновага развіцця, у чым сумеснае будаўніцтва «Аднаго паяса, аднаго шляху» можа адыграць важную ролю, — падкрэсліў Се Сяаюн. — Ініцыятыва не ўстанаўлівае ўваходных бар'ераў, не падаўляе краіны па ідэалогіі або палітычным уладкаванні, не навязвае ніякіх палітычных умоў, не вызначае дыскры-

мінавальныя і выключныя стандарты, правільны і сістэмы, падзяляльныя бар'еры ў гандлі, інвестыцый і тэхналогіях, не навязвае сваё меркаванне іншым з так званай пазіцыі сілы і тым больш не ўяўляе пагрозы ні для адной краіны. Згодна з дадзенымі справаздачы Сусветнага банка, сумеснае будаўніцтва «Аднаго паяса, аднаго шляху» выведзе 7,6 мільёна чалавек з краіннай беднасці і 32 млн — з умеранай беднасці ў краінах ўздоўж маршруту, а таксама павялічыць таварабарот дзяржаў-удзельніц на 2,8—9,7 працэнта, глабальны гандаль на 1,7—6,2, а глабальныя даходы — на 0,7—2,9 працэнта. Факты сведчаць, што «Адзін паяс, адзін шлях» як практычная платформа для палюдовай Супольнасці адзінага лёсу чалавецтва праводзіць практычныя пошукі і назапашвае практычны вопыт для вырашэння праблем збою, дысбалансу і бязладзіцы сучаснага глабальнага кіравання, што стала важным спосабам удасканалення мадэлі глабальнага развіцця і сістэмы глабальнага кіравання, а таксама аказання садзейнічання здароваму развіццю эканамічнай глабалізацыі.

ЖЫЦЦЁВАЯ СІЛА

— Супрацоўніцтва паміж Кітаем і Беларуссю ў сумесным будаўніцтве адрозніваецца высокай устойлівасцю і жыццёвай сілай. Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень» як жамчужына «Аднаго паяса, аднаго шляху» і знакавы праект кітайска-беларускага дзелавога супрацоўніцтва, дзякуючы ўласнай перадавой бізнес-канцэпцыі, цудоўнаму дзелавому асяроддзю і сфармаванаму дапаможнаму аснашчэнню, становіцца найлепшым выбарам для прадпрыемстваў з усяго свету для інвестыцый у Беларусь, — адзначаў Се Сяаюн. — У апошнія гады дзякуючы агульнаму клопату і садзейнічэнню кіраўнікоў дзвюх дзяржаў індустрыяльны парк актыўна рэагаваў на праблемы, выкліканыя пандэміяй COVID-19 і комплекснымі знешнімі фактарамі, працягвае стабільна развівацца і дасягнуў многіх выдатных вынікаў. Работа на прыцягненні інвестыцый у парк ідзе планамерна, колькасць прадпрыемстваў-рэзідэнтаў павялічваецца насуперак выклікам. Паводле апошніх даных, агульная

колькасць прадпрыемстваў — рэзідэнтаў парка дасягнула 90, а аб'ём заяўленых інвестыцый набліжаецца да 1,25 мільярда долараў ЗША. Летась агульны аб'ём інвестыцый у асноўны капітал прадпрыемстваў — рэзідэнтаў парка склаў каля 150 мільёнаў беларускіх рублёў, павялічыўшыся ў параўнанні з папярэднім годам больш як на 40 працэнтаў. Выручка ад рэалізацыі прадукцыі перасягнула 370 млн беларускіх рублёў, павялічыўшыся амаль удвая ў гадавым вылічэнні. Экспарт прадукцыі перавысіў 87 млн долараў ЗША, павялічыўшыся ў гадавым вылічэнні на 15 працэнтаў, а колькасць краін прызначэння для экспарту прадукцыі павялічылася да 25. Колькасць супрацоўнікаў на прадпрыемствах парка перавысіла 2000, іх сярэдняя зарплата амаль удвая перавысіла сярэдні ўзровень заробатнай платы ў Беларусі. Упэўнены, што сумесным спосабам намаганнямі парк несумесна ў поўнай меры прадамаструе сваю вядучую і ўзорную ролю ў кітайска-беларускім гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве і будзе яшчэ больш садзейнічаць высока якаснаму развіццю сумеснага будаўніцтва «Аднаго паяса, аднаго шляху».

ІМПУЛЬС АДНАЎЛЕННЮ

— Кітай будзе і надалей аб'ядноўвацца з усімі бакамі, якія ўдзельнічаюць у будаўніцтве «Аднаго паяса, аднаго шляху», уключаючы Беларусь, прытрымлівацца шляху аднаўлення, супрацоўніцтва, узаемазвязанасці і агульнага развіцця, развіцця больш цеснае партнёрства ў рамках ініцыятывы, — лічыць кітайскі дыпламат. — Мэта — ператварыць яго ў шлях супрацоўніцтва для згуртавання і развіцця на выклікі, шлях здароўя для абароны здароўя і бяспекі народаў, шлях аднаўлення для садзейнічання сацыяльна-эканамічнаму развіццю і шлях росту для раскрыцця патэнцыялу развіцця, а таксама даваць яшчэ больш магчымасці для супрацоўніцтва паміж краінамі, надаваць мацнейшы імпульс аднаўленню і росту сусветнай эканомікі і сумесна ствараць светлую будучыню Супольнасці адзінага лёсу чалавецтва.

ПЛАТФОРМА СУПРАЦОЎНІЦТВА

— На працягу апошніх васьмі гадоў ініцыятыва па сумесным будаўніцтве «Адзін паяс, адзін шлях» прытрымліваецца гістарычнай тэндэнцыі эканамічнай глабалізацыі і патрабавання часу да рэфармавання сістэмы глабальнага кіравання, адпавядае спадзяванням народаў усіх дзяржаў аб лепшым жыцці, — заўважыў Се Сяаюн. — Усё больш краін з энтузіязмам адгукваюцца і прымаюць актыўны ўдзел у ініцыятыве, якая сёння ўжо стала папулярным міжнародным грамадскім прадуктам і платформай міжнароднага супрацоўніцтва.

Яна выступае за развіццё, імкнецца да ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва і дае надзею. Старшыня КНР Сі Цзіньпін адзначаў, што ініцыятыва па сумесным будаўніцтве «Аднаго паяса, аднаго шляху» зыходзіць з Кітая, а яе магчымасці і дасягненні належача ўсёму свету. Усе краіны — раўнапраўныя удзельнікі, укладчыкі і бенефіцыяры, што з'яўляецца галоўнай прычынай і сакратам поспеху ініцыятывы. Асноўныя яе складальнікі — узаемадапаўняльнае развіццё супрацоўніцтва ў галіне палітычнай каардынацыі, узаемазвязанасці інфраструктурных аб'ектаў, пераадолення перашкод у гандлі, забеспячэння свабоднага перамяшчэння капіталу і збліжэння народаў, заахвочвання ўсіх бакоў да ўсебаковага павышэння ўзроўню ўзаемадзеяння для дасягнення ўзаемнай выгады і ўзаемнага выйгрышу ў выкарыстанні ўзаемадапаўняльных пераваг.

Тым часам

«ТРЭНД НА ЗАПАВОЛЕННЕ БУДЗЕ ПЕРАЛОМЛЕНЫ»

Беларускай эканоміцы ўдалося справіцца з выклікамі, трэнд на запаволенне будзе пераломлены. Такую думку выказаў першы намеснік генеральнага дырэктара СЗАТ «Кампанія па развіцці індустрыяльнага парка «Вялікі камень» Кірыл КАРАЦЕЎ, паведаміла БелТА.

«Па выніках пяці месяцаў адзначаецца невялікае запаволенне тэмпаў росту эканомікі — на 3,4 %. Але ва ўмовах санкцыйнага ціску, знешніх шокаў сэрвіса — красавіка гэтая лічба насамрэч дастаткова пазітыўная, таму што эканоміцы ўдалося справіцца з такім сур'ёзным выклікам. І страты пры гэтым мінімальныя як для прадпрыемстваў, так і для галін у цэлым. І гэта з улікам таго, што даводзілася літаральна цалкам перабудоўваць работу: парушыліся ланцужкі забеспячэння, вытворчыя пастаўкі, плячэжы, трэба было вырашаць пытанні лагістыкі. Можна ўжо казаць аб тым, што асноўныя напрамкі новай эканомікі прадпрыемстваў сфарміраваны, яны разумеюць, як і з кім працаваць. Трэнд на

запаволенне ў другім паўгоддзі павінен быць пераломлены», — сказаў Кірыл Карацееў.

Эксперт назваў некалькі кропак росту эканомікі. «Вядома, гэта найперш тыя меры, якія выпрацоўвае ўрад, эканамічны штаб. Трэба сказаць, нашы прадпрыемствы таксама ўдзельнічаюць у гэтай працы. Другі напрамак — гэта ўзрослае на бягучы момант узаемадзеянне з Расіяй. Пастаянна прыязджаюць дэлегацыі рэгіянальнага і ўрадавага ўзроўню, прадстаўнікі прадпрыемстваў. Літаральна год таму такой кааперацыі і такой цікавасці не было. Гэта ўсё прынясе вынік. Думаю, з восeni нейкія новыя праекты будуць», — лічыць ён.

Яшчэ адзін важны напрамак — азіяцкі, у першую чаргу ўзаемадзеянне з Кітаем. «Аднаўляюцца прамыя авіязлучэнні з Пекінам. Вядома, гэта плюс, таму што дазваляе аднавіць прамыя дзелавыя кантакты. Акрамя таго, на пляцоўцы парка прапрацоўваем з Кітаем выхад на



вядомыя маркетплейсы з аўдыторыяй у паўмільярда чалавек. Прамы выхад нашых вытворцаў спажывецкіх тавараў на гэты рынак — таксама адзін з укладаў у аднаўленне эканамічнага росту», — падкрэсліў Кірыл Карацееў.

На думку эксперта, у бягучай сітуацыі чакаецца запаволенне прытоку трансгранічных інвестыцый, але гэту тэндэнцыю будзе перакрываць трэнд на імпартазамышчэнне. «Мы ў індустрыяльным парку бачым да гэтага напрамку вялікую цікавасць — прыходзіць бізнес з Беларусі і суседніх краін з ідэямі ў розных напрамках гаспадарання, напрыклад, тонкая хімія, фармацэўтыка», — звярнуў увагу ён.

У тэму

ГЛАБАЛЬНАЯ ІНІЦЫЯТЫВА ПАРКІРАЦЦА

Сёлетні знешнегадзельны абарот — звыш паўтрыльёна долараў.

Гандлёва-эканамічныя сувязі паміж Кітаем і краінамі ўздоўж «Аднаго паяса, аднаго шляху» за апошнія гады значна ўмацаваліся, заявіў намеснік міністра камерцы КНР Шэн Цюпін, паведаміла «Жэньмінь жыбаа» анлайн.

«Нягледзячы на пандэмію COVID-19, якая бошуе ў свеце, і бесперапынны складаныя перамены ў міжнароднай абстаноўцы, ініцыятыва працягвае дэманстраваць высокую ўстойлівасць і жыццяздольнасць, надаючы магутны імпульс глабальнай адкрытасці і супрацоўніцтву, а таксама аднаўленню сусветнай эканомікі», — адзначаў Шэн Цюпін.

Паводле слоў намесніка кіраўніка Галоўнага мытнага Упраўлення КНР Ван Лічжэня, сёлета за чатыры месяцы знешнегадзельны абарот Кітая з краінамі ўздоўж «Аднаго паяса, аднаго шляху» падскокчыў на 15,4 працэнта ў гадавым вылічэнні — да 3,97 трільёна юаняў (каля 588 млрд долараў). Тэмпы росту гэтага паказчыка аказаліся на 7,5 працэнтнага пункта вышэй, чым увогуле ў знешняга гандлю Кітая.



Сустрэча калег і сяброў

Заўтра ў Гродне распачынае сваю работу IX Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі

Гэта важнае для ўмацавання эканамічнага і гуманітарнага супрацоўніцтва дзювох краін мерапрыемства стала ўжо добрай традыцыяй міждзяржаўнага маштабу. На сустрэчы ў Пецярбургу, падчас якой абмяркоўваліся найважнейшыя пытанні, кіраўнікі дзяржаў Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін закралі і гэтую тэму. «Думаю, што мы, як звычайна, возьмем удзел у ім у выглядзе відэаканферэнцыі... Гэты форум праводзяць парламентарыі — верхняй палаты парламентаў у нас і ў Расіі. Яны добра арганізуююць і правядуць у Гродне вельмі добры форум», — сказаў беларускі лідар.

«Вельмі шмат ахвотных паўдзельнічаць у нашым форуме, да гэтага часу ідуць прапановы. Літаральна зараз я праглядала пошту, ідуць і ідуць прапановы з просьбай паўдзельнічаць у нашым форуме», — расказала Старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанова ў інтэрв'ю тэлеканалу СТБ, падкрэслішы, што няма такога рэсурсага рэгіёна, які быў бы перспектыўным для супрацоўніцтва. «Мы плануем, што на гэтым форуме будзе ўдзельнічаць больш за палову суб'ектаў РФ. Казаць, што больш прыярытэтна супрацоўнічаць з тым ці іншым рэгіёнам, напэўна, было б няправільна. Як мы сёння працуем з Падмаскоўем, так мы працуем і з Прыморскім краем. Геаграфія дастаткова шырокая». «Сёння няма такога рэгіёна ў Расіі, з якім не супрацоўнічала б наша краіна», — канстатвала яна.

«Форум рэгіёнаў набірае абароты з кожным годам. Асабліва гэтага форуму перш за ўсё ў тым, што ён будзе праводзіцца ў рэжыме рэальнага часу. З-за сітуацыі з ковід-інфекцыяй два гады мы гэты форум праводзілі ў рэжыме анлайн. Але ад гэтага іх значнасць не памяншалася ніколькі. Мы вельмі чакаем гэты форум, каб сустрэцца з сябрамі, калегамі», — сказала Наталля Качанова.

Паводле яе слоў, на парадку дня — дастаткова пытанняў. «Пленарнае пасяджэнне, работа па секцыях. Пытанні, якія будуць разглядацца, вельмі актуальныя. Мы разумеем: свет памянаўся, жыццё памянлася. Цяпер як ніколі нам важна супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй. Так было заўсёды, гэта наш стратэгічны партнёр за ўсё ў тым, што ён будзе праводзіцца ў рэжыме рэальнага часу, ніякага сумневу. Але зараз гэта набывае асабліва значнасць», — адзначыла спікер.

«Безумоўна, гэты фармат сябе не зьяўляе. Наадварот, запатрабаванасць яго расце. Гэта пацвярджае і ўзаемадзеянне рэгіёнаў Расіі і Беларусі, якое актыўна развіваецца, не толькі на самой пляцоўцы форуму, а паміж форумамі. Гэта пацвярджае эфектыўнасць і рэзультатыўнасць такога ўзаемадзеяння паміж рэгіёнамі Расіі і Беларусі. Я ўпэўнена, што і дзевяты форум, які мы правядзем, і наступны юбілейны, дзясяты, будуць працягвацца. Актуальнасць іх, важнасць, эфектыўнасць пацвярджаецца і тым, што лідары нашых дзяржаў, прэзідэнты Беларусі і Расіі, удзяляюць яму вельмі вялікую ўвагу, нязменна бяруць удзел. Галоўнае, што і дзевяты форум, які мы правядзем, і наступны юбілейны, дзясяты, будуць працягвацца, накіраваны на нашыя супрацоўніцтва, расстаўляючы патрэбныя акцэнты, якімі мы потым кіруемся», — сказала Старшыня Савета Федэрацыі Валіяціна МАТВІЕНКА.



Фота: БелТА

ПАЧАТАК ВЯЛІКАЙ РАБОТЫ

У цэнтры ўвагі — дзейнасць мясцовых Саветаў дэпутатаў

«Не забывайце, што Саветы — абласныя, раённыя, сельскія — гэта ваша ватчына. Яны безгаспадарнымі не павінны быць. Не забывайце сваё галоўнае прызначэнне — вы, сенатары, можаце лепш, чым хто-небудзь, рэалізаваць Саветы. Гэта ваша святая справа. Акрамя той асноўнай працы, экспертнай працы, якую вы ведзяце. Гэта вельмі важна», — падкрэсліў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на рэспубліканскім семінары-нарадзе, прысвечаным актуалізацыі метадаў і форм работы з насельніцтвам на мясцовым узроўні.

Сенатары заўвагі кіраўніка дзяржавы прынялі да ўвагі. Пад кіраўніцтвам Старшыні Савета Рэспублікі Наталлі КАЧАНОВАЙ адбылося пасяджэнне Прэзідыума Савета Рэспублікі, прысвечанае работе старшын абласных Саветаў дэпутатаў і актывізацыі дзейнасці сельскіх Саветаў дэпутатаў у вырашэнні пытанняў жыццезабеспячэння насельніцтва. На пашыранае пасяджэнне былі запрошаны старшыні сельскіх, раённых, гарадскіх, абласных Саветаў дэпутатаў, а таксама кіраўнікі рэспубліканскіх органаў дзяржкіравання. Наталля Качанова заклікала калег да дзелавой, прынцыповай размовы.

«Адна з асноўных задач Савета Рэспублікі — работа з дэпутацкім корпусам усіх узроўняў. І мы сваю работу стараемся вы будоўваць такім чынам, каб максімальна ўключаць дэпутацкі корпус нашай краіны ў работу Савета Рэспублікі і ў вырашэнне тых задач, якія стаяць перад дэпутацкім корпусам і якія агучыў кіраўнік дзяржавы ў час сустрэчы з парламентарыямі. Гэтыя задачы зразумелыя кожнаму з нас. Мы — народныя абраннікі, нас абіраюць людзі, таму мы павінны зрабіць усё для таго, каб дзяржаўная палітыка, якая вы будавана ў нашай краіне, рэалізавалася і ўвасаблялася ў жыццё», — адзначыла Старшыня Савета Рэспублікі.

Спікер акцэнтавала ўвагу на тым, што прыярытэт дзяржаўнай палітыкі — людзі

з іх клопатамі, праблемамі і пытаннямі. Таму, каб своечасова вырашаць пытанні, якія ўзнікаюць у грамадзян, трэба жыць жыццём людзей. Таксама, па яе словах, гэта вялікая дапамога і для сенатараў. Ведучы рэальныя патрэбы людзей, падчас прыняцця заканадаўчых актаў можна ўрэгуляваць пытанні, якія сёння не ўрэгуляваны або патрабуюць дапрацоўкі. «І вы — тыя, хто знаходзяцца непасрэдна сярод людзей, — бачыце тых праблемы, якія сёння трэба вырашаць. Гэта наша сустрэча — пачатак вялікай работы з сельскімі Саветамі дэпутатаў, якую мы будзем кырававаць», — рэзюмавала Наталля Качанова.

Яна яшчэ раз канстатвала, што дэпутаты ўсіх узроўняў павінны дзейнічаць на

карысць народа, канстатвала Наталля Качанова. «Жыццё ў нашай краіне, жыццё нашага народа залежыць ад кожнага з нас. І ад таго, як вы працуеце на месцах з людзьмі, ацэньваюць работу ўлады. Калі гэта фармалізм, паказуха, то грош цана нашай работе», — сказала яна.

З ЛЮДЗЬМІ ТРЭБА РАЗМАЎЛЯЦЬ

Падчас пасяджэння прадстаўнікі мясцовай ўлады падзяліліся сваімі «балючымі» пытаннямі. Гэта і праца з закінутымі і ветхімі пабудовамі, добраўпарадкаванне дарог, асвячленне малых населеных пунктаў. Закрыліся і больш глабальныя праблемы: перамеркаванне бюджэту, работа з насельніцтвам, кадравая палітыка.

Старшыня Воранаўскага раённага Савета дэпутатаў Гродзенскай вобласці Алена ГАНЕВІЧ расказала, што яе непакоіць працаўладкаванне насельніцтва і адток працоўных рэсурсаў за мяжу. Яна растлумачыла, што на гэта ўплывае і прымежнае становішча раёна — адлегласць да мяжы складае крыху больш за сто кіламетраў. Таксама для раёна востра стаіць праблема закрыцця міні-палігонаў, выдзялення сацыяльнага жылля, стан вулічна-дарожнай сеткі, якасць пійтной вады, збор малака ў насельніцтва. Адзін з крокаў вырашэння гэтай праблемы — адзінны дні інфармавання.

(Заканчэнне на 8-й стар.)

ПАЧАТАК ВЯЛІКАЙ РАБОТЫ

(Заканчэнне.

Пачатак на 7-й стар.)

«Для таго, каб людзям больш поўна растлумачыць сутнасць праблемы, уключаем у інфармацыйна-тлумачальную групу прадстаўнікоў розных ведамстваў. Такая форма дае станоўчыя вынікі. Аднак нараўне з традыцыйнымі формамі актыўна выкарыстоўваюцца і дыялогавыя пляцоўкі. З людзьмі трэба размаўляць, да іх трэба выходзіць, іх трэба слухаць. Ёсць пытанні, якія падаюцца не зусім прыемнымі і зручнымі, але мы павінны быць да гэтага падрыхтаванымі», — расказала Алена Ганевіч. Паводле яе слоў, работа са зваротамі грамадзян дае свае вынікі. Вырасла дынаміка зваротаў менавіта на раённым узроўні. «Гэта сведчыць аб тым, што праводзіма ў раёне работа — шматлікія сустрэчы з грамадзянамі, выезды на месцы — дала вынік. Давер да ўлады ўмацоўваецца і пытанні вырашаюцца менавіта на месцах — на раённым узроўні», — падкрэсліла старшыня Воранаўскага раённага Савета дэпутатаў.



Старшыні абласных і сельскіх саветаў дэпутатаў шчыра дзяліліся з калегамі не толькі сваімі праблемамі, але і дасягненнямі. Напрыклад, старшыня Гомельскага раённага Савета дэпутатаў **Вікторыя ЛАДУЦКА** расказала, як наладзіць работу з насельніцтвам самым простым спосабам — у сацыяльных сетках, дзе размешчана ўся актуальная інфармацыя аб жыцці рэгіёна. Асабліва такая форма камунікацыі зацікавіла маладое пакаленне. «Мы стварылі старонкі ва ўсіх папулярных сацсетках. Гэта дало пэўны эффект: з пачатку года 25 зваротаў паступіла менавіта праз гэты канал сувязі. Мы вырашылі іх аператыўна, абыходзячы розную папяровую цяганіну, літаральна на працягу аднаго-двух дзён. Гэта розныя пытанні, пачынаючы ад уборкі кантэйнернай пляцоўкі і заканчаючы працаўладкаваннем», — расказала Вікторыя Ладуцка.

Таксама ў Гомельскім раёне звяртаюць увагу на грамадзянскія ініцыятывы. Напрыклад, пераможца адпаведнага

конкурсу распрацаваў мабільны дадатак, які дапамагае працаваць з насельніцтвам. Старшыня раённага Савета дэпутатаў падкрэсліла, што да рэалізацыі гэтага праекта варта падключыцца і органам выканаўчай улады. «Мы павінны больш працаваць з маладым насельніцтвам, каб убачыць, падтрымаць іх ініцыятывы, а самае глаўнае, прасунуць і стварыць умовы для грамадскай дзейнасці і нават разгледзець іх у рэзерв на дзяржслужбу», — адзначыла Вікторыя Ладуцка.

Наталля Качанова звярнула ўвагу, што члены Савета Рэспублікі выезджаюць на месцы, яны зусёды даступныя для калег. Любая прапанова будзе разгледжана і даведзена да лагічнага завяршэння. «Вы павінны казаць праду ў вочы, каб мы аператыўна маглі вырашаць праблемныя пытанні. Сельскія Саветы сёння патрэбны — гэта бясспрэчна. Кропку ў гэтым пытанні паставіў Кіраўнік дзяржавы. Прэзідэнт сказаў: сельскія Саветы павінны быць. Яны былі, ёсць і будуць у нашай сістэме, у нашай вертыкалі заканадаўчай улады. Але вы павінны разумець, што час, калі мы спадзваліся на кагосьці, хто будзе вырашаць «вышэй», мінуў. Сёння надышоў час, калі жыццё і будучыня нашай краіны залежыць ад кожнага з нас», — канстатвала яна.

Валерыя СЦЯЦКО.

РАЗГЛЕДЖАНА НА СЕСІІ

ПА ПРЫНЦЫПАХ ЗАКОННАСЦІ І СПРАВЯДЛІВАСЦІ

Падчас чарговага пасяджэння васьмай сесіі Савета Рэспублікі разгледжана 16 пытанняў

У прыватнасці, сенатары зацвердзілі справаздачу аб выкананні бюджэту дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Беларусі за 2021 год.

Як адзначыла старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па эканоміцы, бюджэце і фінансах **Тацяна РУНЕЦ**, у цэлым фонд сацыяльнай абароны насельніцтва забяспечвае выкананне ўскладзеных на яго задач. «Выкананне бюджэту дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны насельніцтва ў мінулым годзе можна прызнаць задавальняльным, ён выкананы з прафіцэнтам», — удакладніла сенатар.

За мінулы год бюджэт фонду выкананы па даходах у суме Br19 640,9 млн і па расходах у суме Br19 279,9 млн з перавышэннем даходаў над расходамі ў суме Br361 млн. Асноўнай крыніцай даходаў бюджэту фонду з'яўляліся ўзносы на дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне. У 2021 годзе яны склалі 91,4 %. Доля паступленняў з рэспубліканскага бюджэту — 7,1 %. Найбольшую ўдзельную вагу ў расходах бюджэту фонду склаў расход на выплату пенсій (76 %) і дапамог (22,6 %).

Законапраект «Аб зацверджэнні справаздачы аб выкананні рэспубліканскага бюджэту за 2021 год» прадставіў міністр фінансаў **Юрый СЕЛІВЕРСТАЎ**. Ён паведаміў, што каля 5,7 млрд рублёў у 2021 годзе быў накіраваны на фінансаванне сацыяльнай сферы: аховы здароўя, фізічнай культуры і спорту, культуры, сродкаў масавай інфармацыі, адукацыі. Па яго словах, у структуры расходаў на ахову здароўя найбольшую ўдзельную вагу займалі расходы на набывццё лекавых сродкаў, вырабаў медыцынскага прызначэння, а таксама на аплату працы супрацоўнікаў аховы здароўя.

Як дадаў міністр фінансаў, з рэспубліканскага бюджэту ў 2021 годзе былі забяспечаны будаўніцтва і ўвод у эксплуатацыю трох дзіцячых дашкольных устаноў, чатырох аб'ектаў адукацыі, двух аб'ектаў культуры, двух аб'ектаў аховы здароўя, трох фізкультурна-аздаравельных комплексаў, а таксама пяці аб'ектаў інфраструктуры Беларускай АЭС.

Разгледзелі парламентарыі і законапраект «Аб змяненні Крымінальна-працэсу-



альнага кодэкса Рэспублікі Беларусь». Яго палажэнні адпавядаюць прынцыпам законнасці, абгрунтаванасці і справядлівасці судовых пастанаўленняў па крымінальных справах, накіраваны на забяспечэнне празрыстасці судовых працэдур, фарміраванне аднастайнай судовай практыкі, павышэнне аператыўнасці і эканамічнасці судовай дзейнасці. Документ падрыхтаваны на крымінальнага пераследу і пазбягання адказнасці, у адносінах да якіх дакладна вядома аб іх месцазнаходжанні на тэрыторыі замежнай дзяржавы ў мэтах ухілення ад з'яўлення ў орган крымінальнага пераследу і пазбягання адказнасці, — канстатавалі старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі **Нацыянальнага сходу па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве Сяргей СІВЕЦ**. — Абнаўленне падыходаў да пера-

гляду судовых пастанаўленняў па крымінальных справах дазволіць істотна аптымізаваць дзеючую мадэль крымінальнага правасуддзя, павысіць узровень абароны насці правоў, свабод і законных інтарэсаў грамадзян.

Законапраектам «Аб змяненні законаў па пытаннях культуры», таксама разгледжаным падчас пасяджэння, прадугледжваецца ўстанаўленне забарон на арганізацыю і правядзенне культурна-вядовішчых мерапрыемстваў арганізатарамі без атрымання гастроляўнага пасведчання. Таксама дакументам вызначаецца пераважнае права дзяржаўных устаноў культуры на набывццё культурных каштоўнасцяў, якія знаходзяцца ў прыватнай уласнасці. Прадугледжаны шэраг іншых навацый.

Па словах **намесніка старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіццям Алега ДЗЯЧЭНКІ**, законапраект накіраваны на павышэнне эфектыўнасці прававога рэгулявання адносін у сферы аховы гісторыка-культурнай спадчыны, арганізацыі і правядзення культурных мерапрыемстваў, бібліятэчнай і музейнай справы, а таксама іншых

пытанняў, абумоўленых практыкай прымянення Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры.

Законапраектам «Аб змяненні Закона Рэспублікі Беларусь «Аб аўтамабільным транспарце і аўтамабільных перавозках», у прыватнасці, замацоўваюцца формы кантролю, якія ажыццяўляюцца Транспартнай інспекцыяй Міністэрства транспарту і камунікацый, за выкананнем заканадаўства вытворцамі транспартных работ і паслуг пры арганізацыі і выкананні аўтамабільных перавозак. Як паведаміў старшыня Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні **Савета Рэспублікі Міхаіл РУСЬ**, ён забяспечыць у адпаведнасці з заканадаўствам аўтамабільных перавозак пасажыраў і грузаў з улікам правапрымяняльнай практыкі і мяркуе спрашчэнне парадку іх правядзення. Па словах старшыні камісіі, новаўвядзенні накіраваны на захаванне балансу паміж стымуляваннем прадпрыемальніцкай ініцыятывы суб'ектаў аўтамабільных перавозак і забяспечэннем эфектыўнага кантролю за іх дзейнасцю, будзе садзейнічаць развіццю рынку аўтамабільных перавозак пасажыраў і грузаў.

Зацверджаны сенатарамі і законапраект «Аб сацыяльнай падтрымцы насельніцтва». Як расказаў **Алег ДЗЯЧЭНКА**, дакумент накіраваны на павышэнне аператыўнасці прынцыпаў рашэнняў па падтрымцы ўзроўню даходаў насельніцтва ва ўмовах увядзення эканамічных і іншых санкцый у адносінах да Рэспублікі Беларусь. У прыватнасці, ураду даюцца дадатковыя паўнамоцтвы ў частцы ўстанаўлення асобным катэгорыям грамадзян аднаразовых выплат для падтрымкі іх узроўню даходаў у прывязцы да канкрэтных эканамічных умоў, якія складаюцца.

Акрамя таго, сенатары разгледзелі законапраекты «Аб змяненні Жыллёвага кодэкса Рэспублікі Беларусь», «Аб магістральным трупаводным транспарце», «Аб змяненні законаў па пытаннях фізічнай культуры і спорту», «Аб дзяржаўна-прыватным партнёрстве», «Аб дзяржаўным камітэце судовых экспертаў Рэспублікі Беларусь», «Аб змяненні законаў па пытаннях дзяржаўнага сацыяльнага страхавання» і іншыя.

Вераніка КАНОТА.

Фота БелТА.

ЗВЯЗДА


РЭГІЁНАМІ МОЦНЫЯ

На IX Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі, які распачынаецца заўтра ў Гродне, прыедуць вялікія дэлегацыі з усіх абласцей нашай краіны. Карэспандэнты «МС» пацікавіліся непасрэдна ў мясцовай уладзе, з якімі напрацоўкамі і спадзяваннямі рэгіёны Беларусі едуць на форум.

НА ВЫШЭЙШЫ ЎЗРОВЕНЬ

Супрацоўніцтва паміж Брэсцкай і Пензенскай абласцямі пашыраецца ў галіне культуры і турызму

Брэсцчыну з рэгіёнамі Расіі звязвае шматгадовае плённае супрацоўніцтва. Сярод асноўных пазіўных экспарту рэгіёна ў РФ — мясная і малочная прадукцыя, мяса буйной рагатай жывёлы, гатовая і кансерваная рыба, газавыя пліты, дзіцячыя цацкі, мэля. З Расіі на пастаўляюць шыны і пакрышкі, каменны вугаль, ячмень, алей сланечнікавы і іншыя тавары.



На здымку пратакол падпісваюць Сяргей Панасок і Сяргей Бычкоў.

Брэсцчыны Юрыем Шулейкам дамовіліся пра супрацоўніцтва ў сферы эканомікі, адукацыі, турызму. Той раз госці пабывалі на некаторых прадпрыемствах Брэсцчыны, правялі перагаворы. Намеры і падрабязны абмеркаванні выліліся ў дакумент пад назвай Пагадненне аб супрацоўніцтве ў розных сферах паміж Брэсцкай і Пензенскай абласцямі, якое было падпісана 22 чэрвеня. На мінулым тыдні ў Брэсце зноў была дэлегацыя Пензенскай вобласці.

Старшыня Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў Юрый НАРКЕВІЧ і старшыня заканадаўчага сходу Пензенскай вобласці Валерыя ЛІДЗІН падпісалі Пратакол аб развіцці міжпарламенцкага супрацоўніцтва. Напярэдадні ўказанай падзеі Баранавічы і расійскі Кузнецк, дарэчы, сталі гарадамі-пабрацімамі. Юрый Наркевіч пра падпісанні сказаў, што адносіны паміж рэгіёнамі выходзяць на новы, больш высокі ўзровень. Асабліва ўвага ўдзяляецца рэалізацыі сумесных праектаў у сферах прамысловасці, будаўніцтва, камунальнай гаспадаркі, транспартнай сістэмы, інфармацыйных тэхналогій.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

ХЛЕБ НАДЗЁННЫ І ГАРАДЫ-ПАБРАЦІМЫ

Каля паўсотні прадпрыемстваў Мінскай вобласці падпішучь камерцыйныя кантракты з расійскімі контрагентамі

Асноўным стратэгічным знешнегандлёвым партнёрам Мінскай вобласці Беларусі была і застаецца Расійская Федэрацыя, на долю якой прыпадае каля паловы ўсяго аб'ёму экспарту прадукцыі, што вырабляецца ў рэгіёне.

— Машынабудаванне, вытворчасць прадукцыі сельскай гаспадаркі, легкая прамысловасць — гэта тыя галіны, у якіх мы дасягнулі поспеху ў супрацоўніцтве з Расійскай Федэрацыяй, — адзначае **начальнік упраўлення знешнеэканамічных сувязяў Мінскага аблвыканкама Таццяна ТУРАВЕЦ**.

Падчас Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі каля паўсотні прадпрыемстваў Мінскай вобласці падпішучь камерцыйныя кантракты з расійскімі контрагентамі на суму больш за 450 млн долараў ЗША.

— Значная частка кантрактаў — 142 млн долараў ЗША — прыпадае на кар'ернаў тэхніку вытворчасці ААТ «БелАЗ» — кіруючая кампанія холдынга «БелАЗ-ХОЛДЫНГ», — распавяла Таццяна Ігараўна. — Не адстаюць прадпрыемствы холдынга «Мінблмясамалпрам». Узгоднены і гатовыя да падпісання кантракты на агульную суму ў памеры 125 млн долараў ЗША на пастаўку ў Расійскую Федэрацыю прадукцыі прадпрыемстваў холдынга. Гэта — ААТ «Слуцкі сыраробны камбінат», ААТ «Здравушка-міль», ААТ «Слуцкі мясакамбінат», ААТ «Барысаўскі мясакамбінат № 1», СВК «Агракамбінат «Сноў», ААТ «Салігорская пушчакафабрыка», ААТ «Слуцкі камбінат хлебапрадуктаў», ААТ «Гама смаку», УП «Барысаўскі камбінат хлебапрадуктаў», ААТ «Мінскаблхлебапрадукт».

У мэтах умацавання міжрэгіянальнага супрацоўніцтва з суб'ектамі Расійскай Федэрацыі напярэдадні форуму ў чэрвені 2022 года заключаны пагадненні аб усталяванні пабрацімскіх адносін паміж горадам Жодзінам Мінскай вобласці і горадам Жалезнагорскам Курскай вобласці, а таксама паміж Чэрвеньскім раёнам Мінскай вобласці і Ацяшаўскім раёнам Рэспублікі Мардовія.

Акрамя таго, непасрэдна ў дні правядзення форуму гатовыя да падпісання пагадненні аб супрацоўніцтве паміж Мінскай абласцю і Саветам дэпутатаў і Дзяржаўным Саветам Рэспублікі Татарстан, а таксама паміж Мінскай абласцю і Саветам дэпутатаў і Мурманскай абласцю думай.

Дзіяна РОНИНА.

Градус эканамічнага партнёрства расце

Кантракты больш як на 950 мільянаў долараў удалося заключыць прадпрыемствам Гомельскай вобласці на стадыі падрыхтоўкі да IX Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі.



Падчас падпісання Пагаднення аб супрацоўніцтве паміж Гомельскай абласцю і Саветам дэпутатаў і Дзяржаўным Сходам (Іл Тумэн) Рэспублікі Саха (Якуція) Расійскай Федэрацыі.

У ходзе падрыхтоўкі да IX Форуму рэгіёнаў у снежні мінулага года было падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Гомельскай абласцю і Саветам дэпутатаў і Дзяржаўным Сходам Рэспублікі Саха (Якуція).

На пачатку бягучага года чарговым крокам да далейшага ўмацавання міжрэгіянальных сувязяў стала падпісанне Пратакола аб намерах супрацоўніцтва паміж Рэспублікай Тува Расійскай Федэрацыі і Гомельскай аблвыканкамам. У маі бягучага года падпісана Пагадненне аб партнёрскіх (пабрацімскіх) адносінах паміж Чачэрскай раёнам Гомельскай і Тэрэбунскай раёнам Ліпецкай вобласці. Падчас удзелу ў IX Форуму рэгіёнаў мяркуецца падпісаць План мерапрыемстваў

на 2022—2023 гады па рэалізацыі вышэйадзначанага пагаднення. У бягучым месяцы Гомельскі раён Гомельскай вобласці падпісаў Пагадненне аб усталяванні супрацоўніцтва з муніцыпальным утварэннем «Горад Курск» Курскага рэгіёна.

— Увогуле, што датычыцца наладжвання міжрэгіянальнага супрацоўніцтва, то на сёння Гомельскім аблвыканкамам заключаны 23 двухбаковыя дакументы з расійскімі рэгіёнамі. Гомельскім абласным Саветам дэпутатаў заключана 10 двухбаковых дакументаў аб супрацоўніцтве з Амурскай, Бранскай, Кіраўскай, Курскай,

Мурманскай, Ніжгародскай, Арэнбургскай, Самарскай, Свядлоўскай абласцямі і Рэспублікай Саха, — звярнула ўвагу **начальнік упраўлення знешнеэканамічных сувязяў Камітэта эканомікі Гомельскага аблвыканкама Ірына ДАВЫДЗЕНКА**.

Увогуле, сёння Гомельскай абласцю прыкладвае значныя сілы, каб пашырыць і паглыбіць гандлёва-эканамічныя, інвестыцыйныя і кааперацыйныя супрацоўніцтва з рэгіёнамі Расійскай Федэрацыі.

— У знешнегандлёвым абароце Гомельскай вобласці доля расійскіх рэгіёнаў займае каля 60 % і па выніках мінулага года складала каля 6,6 мільярд долараў, — дадала Ірына Давыдзенка. — Пазітыўная дынаміка назіраецца таксама і па выніках супрацоўніцтва ў бягучым годзе: тавараабарот за студзень — красавік склаў звыш 1,5 мільярд долараў, пры тэмпе росту — 121,8 %.

Наталія КАПРЫЛЕНКА.

УЗМАЦНІЦЬ КААПЕРАТЫЎНЫЯ СУВЯЗІ

У Гродзенскай вобласці мяркуецца перавысіць аб'ём здзелак на IX Форуме рэгіёнаў Беларусі і Расіі ў параўнанні з папярэднім

На мінулым, VIII Форуме рэгіёнаў падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве з Рэспублікай Башкартастан і Томскай вобласцю. Аб'ём здзелак склаў 800 млн долараў. У Гродзенскай аблвыканкаме ўпэўнены, што чарговы форум значна перавысіць гэту лічбу.

Нягледзячы на тое, што Гродзеншчына — самы заходні рэгіён Саюза най дзяржавы і не мае агульнай мяжы з Расіяй, вобласць актыўна супрацоўнічае з расійскімі рэгіёнамі ў розных напрамках — эканамічным, дзелавым, культурным. На сёння тут падпісаны дагаворы з 27 рэгіёнамі Расійскай Федэрацыі. І, безумоўна, чарговы. Як зазначылі ў камітэце эканомікі Гродзенскага аблвыканкама, амаль 60 % гандлёвага абароту звязана менавіта з Расіяй. Гэта партнёр № 1 у рэгіёне. На расійскі рынак рэалізоўваецца палова ўсяе прадукцыі вобласці. Пры гэтым экспарт у агульным аб'ёме знешняга гандлю пастаянна расце.

Зраз сумма кантрактаў з прамысловымі прадпрыемствамі РФ складае больш за 12 млрд расійскіх рублёў. Трэба адзначыць, што значная колькасць кантрактаў заключалася менавіта падчас правядзення Фо-

румаў рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Гродзеншчына і надалей плануе развіваць гэты напрамак і пашыраць геаграфію паставак. Разам з тым важным кірункам з'яўляецца навукова-тэхнічнае ўзаемадзеянне. Гэта сумесныя праекты і распрацоўкі, якія прызваны павысіць канкурэнтаздольнасць кампаній на знешніх рынках. Дарэчы, навуковая секцыя будзе працаваць і на IX Форуме рэгіёнаў Расіі і Беларусі. Мяркуюцца аб'яднаць намаганні ў лічбавай эканоміцы для абмену сумеснымі напрацоўкамі, якія заклікаюць павысіць канкурэнтаздольнасць кампаній на знешніх рынках.

Напрыклад, у сферы адукацыі плануецца падпісанне 10 пагадненняў паміж ВНУ абедзвюх краін. У сувязі з гэтым у ГрДУ імя Я. Купалы будзе арганізавана вялікая выстаўка, прысвечаная традыцыям і інавацыям адукацыі Расіі і Беларусі, у якой возьме ўдзел звыш 20 вышэйшых навучальных устаноў. Плануецца, што падчас форуму беларускія ВНУ наладзяць больш цесныя кантакты з навукальнымі ўстановамі Масквы, Санкт-Пецярбурга, Тамбова, Уладзівастока і іншых гарадоў.

Маргарыта УШКЕВІЧ.

Будзем сябраваць універсітэтамі

Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі для Магілёўскай вобласці — гэта магчымасць інтэграцыі, у тым ліку ў адукацыі

— Нашы сувязі ад форуму мацнеюць, — падкрэсліў **намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама Руслан СТРАХАР**. — Сёлета эксперт магілёўскіх арганізацый вырас амаль на чвэрць, а па некаторых рэгіёнах — больш чым у паўтара раза. Напрыклад, у Ленінградскую вобласць — у 1,6 раза, Прыморскі край — амаль у 1,8. Магілёўскія прадпрыемствы працягваюць разам з партнёрамі з Расіі павялічваць узаемныя пастаўкі камплектуючых. З высокай актыўнасцю вядзецца абмеркаванне вытворчасці імпартазамышальных тавараў.

За час падрыхтоўкі да форуму ўжо заключаны экспертныя кантракты па пастаўцы магілёўскіх вырабаў у Расійскую Федэрацыю на суму каля 450 мільянаў расійскіх рублёў. Толькі за апошнія два месяцы ініцыяваны і падпісаны шэраг дакументаў па супрацоўніцтве з Хабароўскім краем, Ленінградскай і Арэнбургскай абласцямі, — удакладняе Руслан Страхар. — Шэраг пагадненняў плануем заключыць і ў рамках асноўнага мерапрыемства.

Актыўная работа праводзіцца па інтэграцыі сістэм вышэйшай адукацыі Расіі і Беларусі.

— На гэтым форуме плануецца разгледзець шэраг пытанняў, звязаных з супрацоўніцтвам у сферы вышэйшай медыцынскай, сацыяльна-гуманітарнай і аграрнай адукацыі, лічбавай трансфармацыі адукацыі, грамадзянскага і партрыяцкага выхавання моладзі Беларусі і Расіі, — адзначае **намеснік старшыні Пастаяннага камітэта Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці, сенатар ад Магілёўскага і Чавускага раёнаў, рэктар Акадэміі паслядыпломнай адукацыі Алег ДЗЯЧЭНКА**. — У рамках работы секцыі будзе арганізавана выстаўка, дзе беларускія ўніверсітэты пакажуць найноўшыя адукацыйныя лічбавыя смарт-тэхналогіі для сеткавага ўзаемадзеяння ўстаноў вышэйшай адукацыі. Яшчэ адна лакацыя будзе прысвечана гістарычнай памяці і традыцыям у выхаванні патрыяты і грамадзяніна.

— Яскравым сведчаннем плённага супрацоўніцтва служыць больш за 1600 прамых міжуніверсітэцкіх дагавораў, якія былі падпісаныя раней, — падкрэслівае Алег Дзячэнка.

Нэлі ЗІГУЛЯ.



ФОТАЗОНА КАЛЯ БЕЛАЗА

У рамках ІХ Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі ў Гродне адбудзецца прэзентацыя тэхнікі буйных прадпрыемстваў машынабудавання

Экспазіцыя разгорнута на плошчы Леніна. Незвычайны памеру тэхніка ўжо прыцягнула ўвагу гродзенцаў. Спраўднай фотазонай сталі магутныя БелАЗы, якія прадстаўлены ў некалькіх відах. А ўсяго на плошчы ў Гродне сваю тэхніку прадэманструюць 13 машынабудаванічных прадпрыемстваў Беларусі.



даных умовах, там, дзе дрэнныя дарогі. Ён можа перавезці адразу 25 тон.

Але ёсць і самавал, грузападымальнасць якога ўдвая большая. Такі «волат» працуе ў

кар'ерах, дзе здабываюць горную пароду. Будзе прадстаўлена і навінка. Гэта першы электрычны кар'ерны самавал, які зможа перавезці да 90 тон груза. Запас акумулятарнай зарадкі разліча-



ны на дзве гадзіны работы. Кошт такой мадэлі крыху большы за 1,5 мільянаў. Мяркуецца, што выпуск электрасамавала пачнецца ў наступным годзе.

Прадстаўлены ў экспазіцыі і аэрадромны цягач, які мае кабіны з абодвух бакоў. Такая мадэль патрэбна для буксіроўкі самалётаў.

Усяго свае мадэлі прадставяць 13 найбуйнейшых машынабудаванічных прадпрыемстваў Беларусі. Урачыстае адкрыццё адбудзецца падчас работы ІХ Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі, які пройдзе ў Гродне 30 чэрвеня – 1 ліпеня. Як паведамілі ва

ўпраўленні эканомікі Гродзенскага гарвыканкама, удзельнікамі выставкі стануць такія прадпрыемствы, як «Мінскі трактарны завод», «Мінскі маторны завод», «Гомсельмаш», «Кіруючая кампанія холдынга «Бабруйскаграмаш», «БелАЗ», «МАЗ», «Лідсельмаш», холдынг «Аўтакампаненты», «Амкадор» і іншыя. Было падкрэслена, што многія кампаніі пасляхова супрацоўнічаюць з рэгіёнамі Расійскай Федэрацыі. А форум – найлепшая пляцоўка для дэманстрацыі прадукцыі беларускай тэхнікі.

Маргарыта УШКЕВІЧ.
Фота аўтара і БелТА.

Цэнтр Прамысловай Ацэнкі

- Организация аукционов
- Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторных электронных торгов в форме открытого аукциона

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец: ОАО «Кришча», г. Минск ул. Радиальная, 52

Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом.1703.

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: транспортные средства с пробегом. Месторасположение: г. Минск, ул. Радиальная, 52

№ лота	Наименование	Начальная цена с НДС, снижена на 40 %
1	Грузовой фургон изотермический ГАЗ 33021, рег. знак АЕ 7531-7, 2008 г. в., инв. № 14559	2 736,00 бел.руб.

С подробной информацией по предмету электронных торгов можно ознакомиться на сайте организатора электронных торгов www.cpo.by. Шаг аукциона: 5% от текущей цены

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях перечисляется на расчетный счет ЗАО «Центр промышленной оценки» по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703. Получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки».

Срок подписания договора купли-продажи: 15 (пятнадцать) рабочих дней – после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победителем аукциона либо единственным участником аукциона, согласившимся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5% в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by. Ответственность участника аукциона, его права и обязанности, штрафные санкции прописаны в соглашении о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Данное соглашение является договором присоединения и размещается на странице лота во вкладке «Документы» по адресу: www.ipmtorgi.by. Страница лота по указанному адресу содержит также информацию о типе торгов и общих правилах их проведения. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5%, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить установленное вознаграждение 10% от цены продажи лота в течение 3 рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты проведения аукциона

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано в газете «Звязда» от 08.06.2022

Дата и время начала и окончания электронных торгов: 15.07.2022 с 11.00 до 13.00.

Торги продолжаются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 14.07.2022 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by

Контактные телефоны: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 28 июля 2022 года повторных торгов с условиями по продаже жилых помещений (квартир) и машино-мест, принадлежащих ОАО «Минский домостроительный комбинат»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)			
№ предмета торгов	Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества	Начальная цена, бел. руб.	Размер задатка, бел. руб.
1	квартира по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 71Б-5 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 67,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 70,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798812536); машино-место по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 71Б-106 (1-й подземный этаж, площадь – 17,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798812780)	233 141,43	5 000,00
2	квартира по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 71Б-48 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 65,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 68,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798812579); машино-место по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 71Б-151 (1-й подземный этаж, площадь – 17,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798812825)	232 866,95	5 000,00
3	квартира по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 71Б-69 (6-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 63,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 66,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798812600); машино-место по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 71Б-164 (1-й подземный этаж, площадь – 16,4 кв. м, инвентарный номер 500/D-798812838)	218 337,56	5 000,00
4	квартира по адресу: г. Минск, ул. Неманская, 25-202 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 77,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 80,7 кв. м, инвентарный номер 500/D-707998017)	213 141,45	5 000,00

Продавец имущества: ОАО «Минский домостроительный комбинат», ул. Пломаренко, 43, 220015, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. Карла Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск.

Условия торгов:

победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов;

расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-продажи и основанных на нем прав, оплачиваются победителем торгов (покупателем).

Торги проводятся в соответствии со ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Минский домостроительный комбинат», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, внесшие задаток по соответствующему предмету торгов и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (далее – соглашение), а также представившие организатору торгов следующие документы:

- заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов);
- копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- копию устава (для юридических лиц);
- копию платежного документа о внесении задатка (задатков);
- документы, подтверждающие полномочия представителя юридического или физического лица (для физического лица – документ, удостоверяющий личность; для представителя физического лица – документ, удостоверяющий личность представителя и нотариально заверенная доверенность; для представителя юридического лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица), а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» – BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, БИК BLBBBY2X, получатель – государственное предприятие «МГЦН», УНП 1903985883, в срок, установленный для приема документов на участие в торгах (назначение платежа – задаток для участия 28.07.2022 в повторных аукционных торгах по предмету торгов №___). Уставнику, не ставшему победителем торгов (покупателем), внесенный задаток (задатки) возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. Не допускается продажа предмета торгов по начальной цене. Шаг аукциона, за исключением первого шага аукциона, устанавливается организатором торгов в фиксированной сумме, составляющей 5 000,00 бел. руб. Первый шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме, составляющей пять процентов от начальной цены предмета торгов.

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. В случае если торги признаны неосуществившимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом имущества и победителем торгов (покупателем) заключается в течение 20 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение 15 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

Торги проводятся 28 июля 2022 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 04.07.2022 по 26.07.2022 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

По вопросу осмотра жилых помещений обращаться по телефонам: (017) 395-48-60, (044) 777-11-58.

Телефоны для справок: государственное предприятие «МГЦН» – (017) 360-42-22, 365-48-36; ОАО «Минский домостроительный комбинат» – (017) 395-48-60, (044) 777-11-58.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте организатора торгов – www.mgcn.by.

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

www.zviazda.by (для зваротаў): zvarot@zviazda.by

АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН 311 17 35; e-mail: info@zviazda.by

Газета адрэкавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1.

Тыраж 14.804. Нумар падпісаны ў 19.30 28 чэрвеня 2022 года.

«ХЛОПЦЫ ЕДУЦЬ НЕ ГУЛЯЦЬ, ЕДУЦЬ «ПАШАНЬКУ ПАХАЦЬ...»



Што было — было: кажуць, чыстая праўда. Аднаму ваеннаму начальніку паступіў загад узяць Пяць Халмоў. Той, як і належыць, «спусціў» распараджэнне ніжэй, і вечарам, атрымаўшы інфармацыю, ужо далажыў «вярхам», што першы з халмоў узяты! Назаўтра адрапартаваў, што ўзяты другі!.. Пасля чаго яму пазваніў яго начальнік і спытаў: «А што ў вас там за намеры — колькі ўсіх вы хочаце ўзяць?..» Той насячроўніўся, паглядзеў на карту і толькі тут убачыў, што Пяць Халмоў — гэта назва... адной вышыні.

Вось такая, можна сказаць тапанімічная, непрыемнасць была. У нашых людзей яны таксама здараюцца. Папытайце ў некага, дзе яго радзіма, і ў адказ можаце пачуць: Шо... альбо Яя...

І тады не варта падумаць, што чалавек не дадуць, што ён глухаваты. Не трэба яго і перапываць, бо Шо і Яя — гэта назвы вёсак. Першая знаходзіцца ў Глыбоцкім раёне, другая — у Браслаўскім.

Да таго ж хто-ніхто з нашых сучаснікаў нарадзіўся ў Раі... На Балі... У Новых Чамаданах. Хто-ніхто, як свае пяць пальцаў, ведае Новае Жыццё, бо ў ім жыве.

Безліч цікавых назваў (яшчэ і таму, што яны то мянкуюцца) і ў нашых суседзях: Чувакі, Недамеркі, Мачылькі, Лохава і Бухалава, Бадуны, Канец (іх аж восем) і нават райцэнтр з кароткаю назвай Дно.

Але ж нам туды, дзякуй богу, не трэба: у нас — зусім іншы маршрут. Падказаў яго (здымак уверх) звяздзец Анатоль Кляшчук. А ўжо чытачы ў якасці падліску чаго не прыдумалі! Ну вось як вам радкі **спадара Віктара Сабалеўскага з Узды:**

Поль фарсіў, што ён з Парыжа, Янка — з Мінска, Чась — з Нясвіжа, Коля — з Краснай Слабоды (З той жа вёскі, што і дзяды!)... Стас таксама задаецца, Калі часам прызнаецца Кітайцы ці іспанцы Што радзіўся ў Пагулянку.

Адуль жа «ёсць пайшла» вось гэтка назва? Ды ўсё відавочна (як лічыць **спадарыня Любоў Чыгрынава з Мінска:**) Тут спрадвеку люд меў шанцы Адарваць падшывы ў таны: Выдаваў — парой да ранку —

Польку, танга, сербіянку, Вальс, гапак ці кравакяк... Ну і празвалі месца так.

Згадзіцеся: досыць цікава празвалі! Да паходжання гэтага тапоніма звяртаецца і **спадар Мікалай Старых з Гомеля:** Людзі шчыра працавалі: Потам глебу палівалі, Бо калі на ёй гультай —

Ураджаяў не чакай... Ды затое ўжо на святы, Кожны ў гулях зухаваты!

Вёска пела, танцавала... Стуль і назву атрымала.

...Дзеля таго, каб яшчэ і ёй, гэтай назвай, прывабліваць да сябе ўсіх аматараў адпачынку — і культурнага, і, скажам так, не вельмі.

«У цяперашніх календарых, — як піша **спадар Валерый Гаўрыш з Чавусаў,** — свят хоча адбаўляць, іх проста не злічыць! Дзень абдымкаў, дзень пацалункаў, дзень кавы і дзень гарбаты... Пазэіі, тэатра, помнікаў, сяброў, гарадоў-пабрацімаў, птушак, водных рэсурсаў... А васьмь дзяўчынаў і не адшукаю, хоць мне і хацелася, бо яно ж магчыма, што у нядзелю Віця з Янкам Курс бяруць на Пагулянку:

Курс бяруць на Пагулянку: Ладзяць святы прымакоў. Ні касы ім, ні дабнікі, Ні папракоў цешчы-жонкі... Назусім бы там застацця! Ды загадана вяртацца.

Ім, прымакам, мужчынам... І жанчынам — таксама.

Адуль вельмі пацула, што «замуж выйсці — трэба знаць: позна легчы — рана ўстаць...», і выходзіць — нават не думала: усім жаніхам ад варот паварот... А той, як вядома, калі кажуць «не», — хочацца ўдваяне. Адзін угаварыў-такі: згадзілася стаць яго жонкай, але ж з умовай, што будзе шчыраваць-працаваць-слугаваць, дзядзі гадаваць, але ж калі-нікалаі, можа, раз на год, будзе знікаць — сыходзіць з дому, і муж тады не павінен пытацца, куды і чаму...

Ён слова даваў.

І сапраўды неяк перакантаваўся: ні аб чым не распытаў, калі жонка сышла першы раз, калі другі — ужо злаваў, месца сабе не знаходзіў, а на трэці — проста не вытрымаў: следам пайшоў...

І апынуўся ў лесе на прыгожай палыне. І убачыў, як галубка яго спынілася каля дуба, як абняла яго і горка заплакала, а потым... абярнулася змяяй і стала шыпець.

Такім чынам з'явіўся тост — для мужчын: «Дык вып'ем жа за тое, каб нашы жонкі шыпелі толькі раз на год і, край бог, не дома!».

...Не ўсім на васьмь гэта пашчасціць. А жыццё ж — паводле су-

жэнцаў **Астроўскіх з Мінска** — як жанчына (ці мужчына?): калі трошкі выпіць — не такое ўжо і страшнае. Ну вось, напрыклад: *У Івана ўсё як след! Ёсць круты веласіпед. Твар пад кепкаю*

шчаслівы,

Бо вязе бутэльку з півам. Шкода: у Пеці ўсё іначай — Нават роварчык дзіцячы... Што ж агульнага ў іх — Любяць выпіць удваіх.

Што добра, — на думку **спадара Аляксандра Матошкі з Расоншчыны** — умеючы (а то многія жыццё пражывуць, ды так і не навучацца)... Ну, сапраўды (кінце вокам на багажнік ровара): *Мужыкі — не выпілохі: Так, бывае, чмынуць трохі... А як смага душыць часам, Праганяюць півам-квасам.*

Каб чаго мацнейшага — дык гэта ні-ні, а то, расказаўлі, адзін з раварыстаў літр віскі ўзяў, паклаў бутэльку ў кош на рулі і падумаў: «Гэта я нядобра зрабіў: край бог пясак ці камень пад кола — паваляюся, — дакладна разаб'ю. Прападзе...»

Каб такога не сталася, дзядзька выпіў яго і нібы ў ваду паглядзеў: пакуль ехаў, разоў з дзясца упай!.. Шчасце, што на мяккае і машын не было, а то...

З назіранняў бывалых: язда на ровары ў гарадах вельмі карысная для здароўя, але небяспечная для жыцця. Пасля віскі ці віна — і пагатуі...

Аднак... Хто папярэджаны (а хоць бы **спадаром Мікалаем Камароўскім з Оршы**), той узброены — хоць крыху: *Кажуць, сёння ў Пагулянку Будуць спевы, танцы-шманцы... І пітво ракою там, Закус — святы жыватам...*

Калі ж прыйдзе час вяртацца, Трэба, хлопцы, пастарацца — Не пакінуць недзе ровар. Не прыйсці дамоў на бровах.

А да ўсяго, як піша **спадар Валерый Гаўрыш,** — не з пустымі кішэнямі, бо

У мястэчку Пагулянка Казіно адкрыў Іванка: Той, хто куш сарваць мяркуе... З самай раніцы шыбуе.

Ды азарт — хвароба злая, Слабы з ёй — не выжывае: І тады ўжо — васьмь дзівосы: У гулі — франтам, з гуляў — босы.

Бо гэта ў мленстве грошы скончыліся — нарваў яшчэ і гуляў сабе далей. У дарослым жыцці, як лічыць **спадарыня Соф'я Кусянікова з Рагачоўшчыны,** не грэх бы і спыніцца:

Зноў кіруюць Пеця з Янкам У мястэчка Пагулянка! Бо вясёлыя там дзеўкі, Любяць танцы і прыпеўкі, А пасля бутэлькі піва, Яшчэ і мілья на дзіва!

А таму (паводле **спадарыні Таццяны Новік з Клецка**), у нядзелю, зняўшы грошы, *Хлопцы Ясь і Міканор, Бокам абышлі мехдвор: Іх маршрут — на Пагулянку. У абодвух там каханкі.*

А значыць, рана ці позна, але ж даездзяцца — і тыя жанатыя мужыкі, пра якіх піша спадарыня Таццяна, і тыя пра якіх (відаць, ня-праўду?)! — **спадар Іван Янкаў з Мінска:**

У дальняй вёсцы Пагулянка Самагонку цісне Ганка. Першы спойк — паўлітровы — Найчасей — веласіпедам.

Калі ўстаў не з той нагі, Забрае і другі)... Па астатні хлопцы едуць — Паўчасей — веласіпедам.

Зручная рэч, згадзіцеся! Прычым — ва ўсіх адносінах, бо на ёй, паводле **спадарыні Валянціны Гудачковай з Жыткавічаў,** вельмі шмат што прывязеш! А калі даслоўна, то... «Асобны дзякуй газеце «Звязда» і асабіста Надзеі Дзындрыжык за артыкул пра дзікаросы. Памятаю, як сама першы раз варыла суп з крапівы, з якім недаверам пазіраў на гэта мой тата, як прынохаваўся, нясмела каштаваў, а потым, упадабаўшы, ужо і загадваў: «Звары — і лепей гусцейшага». Крапіву мы з лесу прыносілі, шмат сушылі і зімой давалі курам, каб лепей несліся. Са сніткі я таксама шмат што гатую — і вару яе, і тушу»...

Адсюль, трэба разумець: *Узьходзіць крапіва, — Не баліць больш галава, Каб дзе грошай раздабыць, Смачны суп сямі зварыць... А калі пад плотам снітка, Тады святы, а не жытка! ...Шмат раслін за Пагулянкай: Іх не вывезеш вязанкай.*

Нават удваіх. І на роварах. З тага ж канвэрта, ад **спадарыні Валянціны,** і сумных радочкі:

Вёска ёсць — няма гулянак. Моладзь з'ехала за свет, Так што хлопцам Чэсю з Янкам Марна гнаць веласіпед.

Хоць яно і не шкодзіць, бо гэта карыснай, чым глядзець тэлевізар... Заўвага ад **спадара Мікалая Касмачоўскага з Наваполацка:** *Але ж хлопцы не на г'янку: Асідлаўшы «лісапеды», У грыбы за вёску едуць. Альбо рыбіну злавіць. І па-людску адпачыць.*

(Не намі заўважана: калі ўвесь час працаваць, то і сапраўды можна стаць самым багатым чалавекам, праўда, на... могілках).

...Куды яшчэ гэтыя раварысты могуць кіраваць — у рабочым адзенні, у ботах? Ну вядома ж... (І не толькі **спадарыні Валянціне Гудачковай:**) *Хлопцы едуць не гуляць, Едуць «пашаньку пахаць», Бо без танцаў — так і сям, А без хлеба — аніяк!*

Цяжка ён даецца вясцоўцам, бо яны Кожны будны, яшчэ зранку,

Бралі курс на Пагулянку. Шчыравалі там уволі: То аралі гоні-поле, Хлебам ніву засявалі, Потым штось рамантвалі... А гуляць?

Няма ахвоты.

Пасля гэтайкай работы. Што праўда, тое праўда: грэх не згадзіцца са спадаром Сабалеўскім, грэх, што называецца, не зняць каплялюш перад усімі, хто ў гэтую спёку шчыруе ў полі, працуе ў гародзе...

Што, дарэчы, выгадна. І, як мяркуе **спадар Валерый Гаўрыш,** — не толькі ўраджайні: *Зноў у нашай Пагулянку Група дачніц ладзіць танцы. Шашні з хлопцамі заводзіць — Аж да ранку карагодзіць... Але жонак — бацьчы неба — Там — край бог —*

шуканне не трэба. Лепей — кажа мой народзе — За станком...

Альбо ў гародзе. Ім жа, васьмь гэтым рупліўцам і рупліўцам, варта нагадаць: калі ласка, без фанатызму, бо чалавек, які не знаходзіць часу для адпачынку, хутчэй за ўсё прыйдзецца шукаць яго на плячонках хвароб.

Аднак гэта, дай бог, не пра нас, не пра нас, а васьмь наступнае... На папярэднім конкурсным здымку (гл. нумар «Звязды» за 30 сакавіка) была «салодкая парачка» — жанчына і казёл. Ці баран?

Не так гэта важна. Важна, што найлепшыя радкі пра іх, паводле вялікага чытацкага журы, склалі **спадарыні Валянціна Гудачкова з Жыткавічаў, Тамара Аляхновіч са Слуцка, Таццяна Новік з Клецка, Любоў Чыгрынава з Мінска, спадары Віктар Сабалеўскі з Узды, Валерый Гаўрыш з Чавусаў, Мікалай Старых з Гомеля...**

Яго дасціпае «Козліка бабця вельмі любіла...» набрала найбольшую колькасць чытацкіх галасоў... З чым не магло не пагадзіцца і журы маленькае — рэдакцыйнае.

Такім чынам, прыз у выглядзе падпіскі на дарэгуны сэрцам «Звязды» на чэрвёры квартал бягучага года накіроўваецца ў Гомель.

Хочаце, каб родная газета на роднай мове пяць разоў да вас, — тады варыянтаў два: альбо афармляць падпіску, альбо чарговы раз уважліва паглядзець на здымак (ніжні), прыводзіць падпіс (можна некалькі, але трапных, дасціпных, кароткіх, не больш за васьмь радкоў) і даслаць у рэдакцыю. Шанс на выйгрыш мае кожны. Паспехай!

Валянціна ДОЎНАР.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

АД ІХ ЖА, калі што якое, шчырыя прабачэнні жыхарам Пагулянкі і ўсім, чые радкі гэтым разам не прайшлі строгага конкурснага адбору. Затое наступным...

Пішыце і ўсміхайцеся! Нават смеіцеся! Навукова даказана, што сам гэты працэс вельмі карысны для здароўя, на якім, паводле клясыкаў, трымаецца ні можа — дзевяць дзясцятых шчасця. Высновы за вамі.



ЧАС ЗРАБІЦЬ БУСТЭРНУЮ ПРЫШЧЭПКУ

Чарговая хваля COVID-19 чакаецца ўжо ў канцы жніўня

Ці варта чакаць уздыму захвальнасці на COVID-19 і загадзя прышчэпляцца? Спецыялісты сцвярджаюць, што так: чарговая хваля чакае нас у канцы жніўня — пачатку верасня. Якой вакцынай рабіць прышчэпку і ў якіх тэрмінах, у якіх выпадках выпрацоўваецца самы моцны імунітэт і колькі нам яшчэ прыйдзе асцерагацца каранавіруса, расказалі медыкі.

СИТУАЦЫЯ СПРЫЯЛЬНАЯ, АЛЕ РАССЛАБЛЯЦА НЕЛЬГА

Як адзначыў загадчык аддзялення імунапрафілактыкі аддзела эпідэміялогіі Рэспубліканскага цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Кірыл ІГНАТАЎ, з мая бягучага года ў краіне адзначаецца дастаткова спрыяльная эпідэміялагічная сітуацыя па COVID-19. Пры гэтым існуючыя вакцыны на аснове індэкснага віруса працягваюць з высокай інтэнсіўнасцю забяспечваць абарону ад цяжкага ходу COVID-19. Праўда, у дачыненні да варыянта «амікрон» іх эфектыўнасць крыху знізлася. Аднак яны усё роўна абараняюць ад цяжкага ходу хваробы і лягальнага канца.

Для стварэння і падтрымання мінімальнай імуннай паслойкі ў краіне плануецца ахапіць пярвочнай вакцынацыяй не менш за 70 % насельніцтва, паўторна прышчэпіць для гэтых мэт трэба не менш за 90 % ад прышчэпленых асноўным курсам.

Так званую бустэрную вакцынацыю, якая ўключае ўвядзенне адной дозы вакцыны, мэтазгодна праводзіць праз шэсць і больш месяцаў, тым, хто завяршыў асноўны курс вакцынацыі ці раней праходзіў бустэрную вакцынацыю. Яна паказана толькі дарослым ад 18 гадоў і старэй і выконваецца вакцынамі «Спадарожнік Лайт», «Спадарожнік V» і «Сінафарм» (Кітай). Трэба адзначыць, што бустэрная вакцынацыя «Сінафарм» праводзіцца толькі асобным катэгорыям грамадзян. У прыватнасці, цяжарным жанчынам і жанчынам падчас груднога кармлення, а таксама асобам, у анамнезе якіх маюцца супрацьпаказанні да прымянення вакцын «Спадарожнік V» і «Спадарожнік Лайт».

Тым, хто перанёс каранавірусную інфекцыю, бустэрная вакцына можа быць уведзена праз 2—8 тыдняў пасля выздараўлення. Гэты перыяд залежыць ад цяжару перанесенага захворвання. Людзям, якія прышчэплены ад каранавіруса вакцынамі «Спадарожнік V», «Ковід-Вак» і «Сінафарм» ці іншай

вакцынай, бустэрная вакцынацыя праводзіцца «Спадарожнікам Лайт». Людзям, прышчэпленым па аднаровавай схеме «Спадарожнікам Лайт» бустэрная вакцынацыя праводзіцца з выкарыстаннем другога кампаненту вакцыны «Спадарожнік V».

Першую дозу вакцыны ў Беларусі атрымалі больш за 6 мільянаў 400 тысяч чалавек (69 %), з іх 6,2 мільяна завяршылі поўны курс вакцынацыі. Пярвай дозай прышчэплена 145 тысяч падлеткаў ва ўзросце ад 12 да 18 гадоў (25 % узроставай групы), 137 тысяч прайшлі поўны курс. 797 тысяч беларусаў атрымалі бустэрную дозу, а гэта 12,6 % ад тых, хто прайшоў пярвочную вакцынацыю.

— Сучасныя вакцыны не ўтрымліваюць жывы вірус, адпаведна захварэць, заразіць навакольных і здаць станоўчы ПЛР-тэст пасля прышчэпкі немагчыма, — нагадвае Кірыл Ігнатаў.

COVID-19 ПЯРОЙДЗЕ Ў РАЗРАД СЕЗОННЫХ ІНФЕКЦЫЙ, АЛЕ НЕ СЁЛЕТА

— У другой палове 2022 года каранавірусная інфекцыя хутчэй за ўсё прывядзе да сур'ёзнай нагрузкі на сістэму аховы здароўя. Спецыялісты кажуць, што з часам COVID-19 прыйдзе ў разрад сезонных інфекцый, але не сёлета, — выказала меркаванне загадчык лабараторыі вакцынакіраваных інфекцый РНПЦ эпідэміялогіі і мікробіялогіі Алена САМАЙЛОВІЧ.

Яна адзначыла, што спецыялісты, у тым ліку ў беларускіх, вивучаюць поствакцынальны імунітэт. За кошт таго, што многія прышчэплены, абарона ад інфекцыі высокая. Але ў адрозненне ад такіх інфекцый, як адзёр ці краснуха, імунітэт у дачыненні да COVID-19 не пажыццёвы. Наадварот, ён дастаткова непрацяглы.

— Мы маем непрацяглы досвед назіранняў — усяго 1—1,5 года. Але вядома, што з часам імунітэт падае. Найбольш высокую канцэнтрацыю антыцелаў маюць тыя, хто быў прышчэплены ці перахварэў і меў нейкую колькасць антыцелаў і атрымаў бустэрную вакцыну. На фоне існуючых антыцелаў вакцына найбольш эфектыўная. Таму бустэрная вакцына неабходная на працягу паўгода, каб вы не аказаліся без абароны, — кажа Алена Самайловіч.

ПРЫШЧАПЛЯЦА АД ВОСПЫ МАЛПАЎ НЕ ТРЭБА

Апошнім часам у многіх краінах свеці фіксуюцца выпадкі такой інфекцыі,

як воспа малпаў. Спецыялісты расказалі, што вакцына ад гэтай хваробы ў краіне маецца, але пакуль прышчэпляцца ад яе немэтазгодна.

— Па-першае, верагоднасць завозу гэтай інфекцыі хоць і нельга адмаўляць, бо воспа малпаў зафіксавана ў большасці нашых краін-суседкаў, аднак яна мінімальна. Пара падазронах выпадкаў была і ў нас, але яны не пацвердзіліся, — кажа загадчык кафедры інфекцыйных хвароб і дзіцячых інфекцый Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі Юры ГОРБІЧ. — Па-другое, патэнцыйныя рызыкі ад хваробы ніжэйшыя, чым пабочнае дзеянне вакцыны. Зарэгістравана 3200 выпадкаў гэтай інфекцыі ў 50 краінах свету, з іх усяго адзін летальны ў пацыента з цяжкай імунасуфіцыяй. У Афрыцы смяротнасць складае каля 3,5 %, прычым сярэд насельніцтва, якому не аказваецца ніякай медыцынскай дапамога. Такім чынам, пакуль будзем кантраляваць сітуацыю, бо няма мэтазгоднасці ў вакцынацыі.

— Усё насельніцтва нашай краіны, народжанае да 1980 года, прышчэплена ад натуральнай воспы. І эфектыўнасць гэтай вакцыны складае 85 % у дачыненні да воспы малпаў. Таму старэйшае насельніцтва абаронена, — дадае Алена Самайловіч.

АДЗЁР АДСТУПІЎ

Літаральна некалькі гадоў таму ў Еўропе фіксавалася ўспышка адру. Былі выпадкі завозу ў Беларусь. Сёння сітуацыя з гэтай інфекцыяй змянілася.

— У 2022 годзе ў нашай краіне не было ніводнага выпадку адру, летася іх выяўлена ўсяго тры, у 2020 годзе — ніводнага. Пры гэтым у 2018—2019 гадах у Еўропе было ўсяго ўспышка адру і інфекцыя неадарвана завозілася ў Беларусь. У 2018-м было 30 завезеных выпадкаў, у 2019-м — 58. Цяпер сітуацыя ў Еўропе таксама спакойная. Магчыма, гэта звязана з высокай захвальнасцю на каранавірус, калі іншыя рэспіраторныя інфекцыі адступілі, — тлумачыць Алена Самайловіч.

Аднак адзёр таксама не сыдохіць, і адмаўляцца ад абавязковых прышчэпак не варта.

— Наша краіна элімінавала адзёр і краснуху, гэта значыць, што цыркуляцыя гэтых вірусаў на мясцовым узроўні няма. Але ад яго завозу мы не застрахаваныя. Таму вакцынацыя — адзіны спосаб абараніць сябе і сваіх дзяцей. Прышчэпкі, якія, згодна з Нацыянальным календаром, робяцца ў 1 і 7 гадоў, ігнараваць не варта, — раіць спецыяліст.

Траўматолаг Андрэй ЯРАШЭВІЧ:

«УМУДРАЮЦА НЫРАЦЬ У ХАТНІХ БАСЕЙНАХ»

Свавольенне на вадзе, катанне на электрасамакаце, ДТЗ — асноўныя прычыны траўмаў

З прыходам лета пачалі рэгістравацца выпадкі траўмавання з цяжкімі наступствамі пасля нырання на мелкаводдзі. Неабспеку тояць і такіх сродкі перамяшчэння, як манаклоа, гірскатары і электрасамакаты. Лета — час правяціць уважлівасць і на сцярожанасць, у тым ліку да вольнага часу дзіцяці і спосабу яго баўлення.



— Штогод каля 60—80 дзяцей афармляюцца як інваліды ў выніку атрыманых траўмаў і пашкоджанняў, — адзначае галоўны дзіцячы пазаштатны траўматолаг-артпед Міністэрства аховы здароўя, вядучы навуковы супрацоўнік лабараторыі наступстваў траўмаў і захворванняў пазваночніка і спінога мозгу РНПЦ траўматалогіі і артпедыі, кандыдат медыцынскіх навук Дзмітрый ЦЕСАКОВ.

Ён заўважыў, што траўматызм магчымы пры розных абставінах, але статыстыка паказвае, што там, дзе ў дзяцей арганізаваны, кантраляваны адпачынак, паказчык траўматызму на парадкаў ніжэйшы і цяжар яго значна меншы.

— Асноўную праблему ўяўляюць тыя віды адпачынку, калі дзеці гуляюць самі, — адзначае медык.

— Выпадкі траўмавання падчас нырання ёсць і ў Брэсцкай вобласці, дзе цяплей за ўсё, і ў Мінскай. І нават сярэд дзяцей, якія ўмудраюцца ныраць у хатніх басейнах. На гэта варта звярнуць увагу. Гэтыя выпадкі адзінаквалы, але яны ўжо сустракаюцца, — працягвае ўрач-траўматолаг-артпед вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі прыёмнага аддзялення РНПЦ траўматалогіі і артпедыі Андрэй ЯРАШЭВІЧ.

Небяспеку ствараюць і некаторыя людзі, якія катаюцца на сродках перамяшчэння з маламагутным электраухавіком — манаклоах, гірскатарах, электрасамакатах.

— Гэтыя маламагутныя сродкі перамяшчэння толькі з выгляду такімі здаюцца — на самай справе некаторыя развіваюць прыстойную хуткасць. Ёсць выпадкі, калі людзі з іх падалі з найцяжэйшымі наступствамі, — звяртае увагу ўрач.

Асабліва ён спыніўся на дарожна-транспартным траўматызме. Паводле слоў Андрэя Ярашэвіча, гэта адна з непасрэдных прычын інваліднасці і гібель людзей. Штогод у свеце траўмы ў ДТЗ атрымліваюць і становяцца інвалідамі больш за 50 мільянаў чалавек. Прычым прагназуецца павелічэнне гэтай лічбы ў сувязі з ростам актыўнасці жыцця. З ліку пацярпелых у ДТЗ 70 % маюць патрэбу ў стацыянарнай дапамогі, а лягальнасць пры аварыях складае каля 20 %.

Штогод у Беларусі ў цэлым траўміруюцца каля 800 тысяч чалавек. У Мінску гэтая лічба перавышае 180 тысяч і залежыць ад сезоннасці і іншых фактараў. Дарэчы, падчас таго перыяду, калі захвальнасць на COVID-19 была высокай, траўматызм трохі знізіўся.

У структуры траўматызму пераважаюць бытавыя траўмы — гэта 56 %. На вулічныя праходзіцца 17 %, дзіцячыя — 16,5 %, спартыўныя — 6,5 %, вытворчыя — 1,5 %, дарожна-транспартныя — да 2 %. Найбольшы паказчык траўматызму адзначаюцца ў буйных гарадах, што заканамерна ў сувязі з тэмпам жыцця. Мужчыны траўміруюцца ў 3-4 разы часцей, чым жанчыны.

На гэтым тыдні на тэрыторыі нашай краіны працягвае панаваць гарачае надвор'е, у сувязі з чым медыкі нагадваюць, што высокая тэмпература, як на адкрытай мясцовасці, так і ў памяшканнях, можа негатыўна адбіцца на стане здароўя. Аж да абстрактнага хранічных захворванняў, а ў шэрагу выпадкаў — да перагрэву арганізма і рэзкага пагаршэння здароўя.

У спякоту вельмі важна шмат піць, каб пастаянна папаўняць страту вадкасці. Бо абязводжванне прыводзіць да сур'ёзных праблем са здароўем: згустчэння крыві, праблем сардэчна-сасудзістай сістэмы, слабасці і нават да страты прытомнасці. А для дзяцей і пажылых людзей і зусім можа стаць смяротнай. З напояў лепш за ўсё выбіраць простую ваду: газаваныя дрэнна спатольваюць смагу. У іх шмат цукру, а цукар згустчае кроў.

Як паведамаляе прэс-служба Міністэрства аховы

здароўя, з 13 да 26 чэрвеня ў медустановы Беларусі са скаргамі на целавыя ўдары звярнуўся 41 чалавек.

Ад наступстваў гарачага надвор'я пацярпелі 17 дзяцей і 24 дарослыя. Шпіталізаваныя чатыры дарослыя і пяцёр дзяцей. У Мінскай і Віцебскай абласцях — па адным пацярпелым, у Гомельскай — 20 (з іх шэсць шпіталізаваны), Мінскай — дзевяць (з іх адзін шпіталізаваны), у Мінску — 10 пацярпелых (адзін пацыент шпіталізаваны).

КАЛІ СПЯКОТА СТАНОВІЦА НЕБЯСПЕЧНАЙ



Прыкметы цеплага ўдару

Сімптомамі, якія мусяць насцярожыць, з'яўляюцца высокая тэмпература цела (40 градусаў і вышэй), смага, адсутнасць потааддзялення, пачырваненне скуры, пашчашнае дыханне, павышэнне частаты сардэчных скарачэнняў, пульсаваны галаўны боль.

Першая дапамога

• Неадкладна выклікаць «хуткую».

- Зайці ў прахалоднае памяшканне.
- Зняць цеснае адзенне і абутак.
- Прыняць прахалодны душ ці ванну.
- Выпіць адзін літр вады, дадашы туды дзве чайныя лыжкі солі.

Меры прафілактыкі

Насіце галаўныя ўборы і лёгкае адзенне з натуральных тканін. Ужывайце больш вадкасці. Пры гэтым выключыце алкаголь і напой з высокім утрыманнем кафіну. Пазбягайце цяжкіх фізічных нагрузак. Не знаходзьцеся ў машыне, пакінутай на сонцы, больш за 10 хвілін. Не дазваляйце дзецям гуляць на вуліцы ў спякоту пад адкрытым сонцам.

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона

Предметы торгов	Начальная цена, руб. (без учета НДС)	Размер задатка, руб.
Лот: зерноуборочный комбайн КЗС-10К, год выпуска 2008 г., регистрационный знак АВ-1 1637	15 400,00	1 540,00

Продавец: ОАО «Агро-сад Рассвет», 225031, Брестская обл., Брестский р-н, аг. Вистычи, ул. Центральная, 22, тел. 80162 91 91 32. **Организатор торгов:** Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Брест, ул. Наганова, 10-329. **Р/с для перечисления задатка:** ВУЗБАРВ30127866600100000000, в ОАО «Белгоспромбанк» ЦБВ №116 в г. Брест, РД по Брестской области, код банка БАРВВУ2Х, УНП 201028245. **Срок заключения договора купли-продажи:** не позднее 20 рабочих дней со дня проведения аукциона. **Условия оплаты:** согласно заключенному договору купли-продажи. **Условия продажи:** без условий. **Информация о возмещении затрат:** участник аукциона, выигравший торги, оплачивает Продавцу НДС в размере 20 % от стоимости продажи объекта, а также в течение 3 рабочих дней со дня аукциона возмещает затраты на организацию и проведение аукциона, включающие вознаграждение Организатора аукциона. **Срок возможного отказа от проведения аукциона:** не позднее чем за 3 календарных дня до наступления даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 июля 2022 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия в аукционе, порядке, в соответствии с которым проводится аукцион, а также иная информация содержится на сайте Организатора аукциона www.oenkabrest.by, а также можно узнать по телефонам 8 (0162) 40-87-01, 40-87-02

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. **Последний день приема заявлений – 14 июля 2022 г. до 17.00**

ОБЪЯВЛЕНИЕ

8 июля 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Камволь»

Собрание пройдет по месту расположения Общества: г. Минск, ул. Маяковского, 176, конференц-зал, 4-й этаж главного корпуса

Повестка дня:

О создании общества с ограниченной ответственностью (вступлении в общество с ограниченной ответственностью) «Белорусская текстильная компания» в Российской Федерации (юридический адрес: г. Смоленск) совместно с: ОАО «БПХО», ОАО «Морготекс», ОАО «Лента».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 176, 211 каб., тел. 354-16-22. Начало работы собрания – 10.00. Регистрация участников собрания с 09.30 до 10.00. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 1 июля 2022 года. Для регистрации при себе иметь паспорт.

УНП 100074393.

Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости»

сообщает о внесении следующих изменений в извещение о проведении 19 июля 2022 года торгов (в форме аукциона) на право размещения средств рекламы на недвижимом имуществе и подвижном составе, принадлежащем государственному предприятию «Минский метрополитен» (опубликовано в газете «Звезда» 14.06.2022):

- по предмету торгов № 5 в тексте графы 3 после слова «Видеокран» дополнить словами «и без трансляции аудиоконтента».

Телефон для справок +375 (17) 360-42-22. Адрес в сети интернет: www.mgcn.by. УНП 190398583

В суд Первомайского района г. Витебска поступило заявление об объявлении умершей Субоч Светлана Петровна, 09.10.1973 года рождения, уроженки г. Витебска. Последнее место жительства: г. Поставы, ул. Островского, д. 32. Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим какие-либо сведения о Субоч Светлане Петровне сообщить об этом в двухмесячный срок с момента публикации данного сообщения в суд Первомайского района г. Витебска по адресу: г. Витебск, ул. Горбачевского, 26, кабинет 23, тел. 8 (0212) 229255; 8 (0212) 229245. УНП 300049782

Извещение о проведении 20 июля 2022 года повторных торгов с условиями по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

Наименование, характеристики и местонахождение предмета торгов (продаваемого имущества)	Капитальное строение* с инв. номером 254/С-11593 общей площадью 1 268,5 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Миорский р-н, Узменский с/с, д. Леонполь, ул. Парковая, 1, наименование – усадебный дом, назначение – памятник исторический, идентифицированный в основном как нежилой дом, составные части и принадлежности: кирпичный подвал, четыре кирпичных столба, дощатое ограждение двора, три калитки; капитальное строение** с инв. номером 254/С-11594 общей площадью 241,9 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Миорский р-н, Узменский с/с, д. Леонполь, ул. Парковая, 1/1; наименование – спальный корпус, назначение – здание нежилое; капитальное строение** с инв. номером 254/С-11595 общей площадью 421,6 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Миорский р-н, Узменский с/с, д. Леонполь, ул. Парковая, 1/2; наименование – столовая с пристройкой, назначение – здание нежилое, составные части и принадлежности – кирпичная пристройка
Сведения о земельном участке	Право аренды на земельный участок площадью 1,3564 га (срок действия: с 25.10.2012 по 23.08.2062), кадастровый номер – 223381306601000107, целевое назначение – земельный участок для обслуживания объектов историко-культурного назначения: объектов усадебно-паркового комплекса «Леонполь» (усадебного дома с остатками флигеля, воротами и оградой, спального корпуса, столовой с пристройкой), назначение в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества – земельный участок историко-культурного назначения
Продавец имущества	ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», 220108, г. Минск, ул. Казинца, 121А
Организатор торгов	Государственное предприятие «МГЦН», 220030, г. Минск, ул. К.Маркса, 39, к. 10
Начальная цена предмета торгов, с учетом НДС:	Сумма задатка: 11 800,00 бел. руб.
Необходимые условия: победитель торгов (покупатель) после перехода права собственности на продаваемое имущество обязан в течение одного месяца подписать охранное обязательство и обеспечить сохранность историко-культурной ценности.	

*Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, установленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-культурного наследия.
** Капитальное строение входит в перечень материальных объектов, которым придан статус и категория историко-культурных ценностей Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 № 578 «Об статусе историко-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь»»

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», – утвержденным организатором торгов. Условия торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие организационные документы – заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также при необходимости иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № ВУ15 БЛВВ 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБВ № 527 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, БИК БЛВВВУ2Х, в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе, получатель – государственное предприятие «МГЦН», УНП 190398583, назначение платежа – задаток для участия в аукционных торгах от 20.07.2022.

Торги проводятся в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводят

УВАГА!
ПАСТУПАЕМ У АСПИРАНТУРУ І ДАКТАРАНТУРУ

Учреждение образования «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ В 2022 ГОДУ

в соответствии с контрольными цифрами приема для получения послевузовского образования за счет средств республиканского бюджета по следующим специальностям:

Шифр и наименование специальности	Всего	АСПИРАНТУРА			ДОКТОРАНТУРА
		Дневная	Заочная	Сочетательство	Дневная
1	2	3	4	5	6
05.02.08 – Технология машиностроения	1	1	-	-	-
05.19.01 – Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности	3	2	1	-	-
05.19.02 – Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья	3	1	2	-	1
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)	4	2	(1-целевая)	-	-
Всего	11	6	5	-	1

Также осуществляется прием в аспирантуру и докторантуру за счет средств юридических и физических лиц.

Документы для поступления принимаются с 1 августа по 30 сентября 2022 года

Полную информацию можно получить по адресу: 210038, г. Витебск, Московский пр-т, 72, каб. 214, тел. 8 (0212) 49-53-21. Подробности на сайте: <http://vstu.by>

УНП 300031285

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ В 2022 ГОДУ

Прием в аспирантуру университета осуществляется за счет средств республиканского бюджета (количество мест указано в таблице) и на платной основе по следующим специальностям

№ п/п	Научные направления / Специальности	Форма получения образования			Литература народов стран зарубежья (польская литература)
		Дневная	Заочная	Сочетательство	
27	Теория литературы. Текстология				1
28	Славянские языки				
29	Теория языка				
30	Сравнительно-историческое и сопоставительное языкознание				1
	Юридические науки				
31	Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве				
32	Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право				
33	Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право				
34	Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право				1
35	Уголовный процесс				
36	Криминалистика; оперативно-розыскная деятельность				
	Педагогические науки				
37	Общая педагогика, история педагогики и образования				4
38	Теория и методика обучения и воспитания (литература)				1
39	Теория и методика обучения и воспитания (физика)				
40	Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры				1
	Психологические науки				
41	Педагогическая психология				1
42	Психология развития, акмеология				
43	Культурология				
44	Теория и история культуры				

По указанным специальностям осуществляется прием в аспирантуру ГрГУ им. Янки Купалы на платной основе в дневной и заочной форме получения образования, а также для обучения в форме сожительства. Количество мест для получения послевузовского образования на платной основе ограничивается возможностью обеспечения лиц, поступающих в аспирантуру, научными руководителями.

Прием в докторантуру университета осуществляется по специальности «Оптика» на платной основе.

Прием документов в аспирантуру и докторантуру учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» в 2022 году будет осуществляться

с 1 августа по 30 сентября 2022 года

в соответствии с Положением о подготовке научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 01.12.2012 № 561, иными актами законодательства Республики Беларусь.

По вопросам поступления обращаться по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, ауд. 401, тел.: 8 0152 73 19 27, e-mail: www.postgraduate@grsu.by.

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «Выигрывай с Onliner Prime 2»

Настоящие правила проведения рекламной игры (далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением о проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30.01.2003 № 51 (с изменениями и дополнениями), определяют порядок проведения рекламной игры «Выигрывай с Onliner Prime 2» (далее – Рекламная игра).

В настоящих Правилах нижеперечисленные термины имеют следующие значения:
Интернет-сайт Организатора – размещенный в глобальной сети интернет-сайт (интернет-ресурс), расположенный по адресу: <https://www.onliner.by>.

Пользователь – физическое лицо, использующее интернет-сайт Организатора и соглашающееся с Правилами пользования ресурсом (<https://blog.onliner.by/site/rules>).

Учетная запись (профиль) – хранящая в компьютерной системе совокупность данных о пользователе сайта, необходимая для его аутентификации и предоставления доступа к его личным данным и настройкам.

Onliner Pay – сервис онлайн-оплаты товаров на интернет-сайте Организатора, позволяющий осуществлять оплату товаров безналичным способом с использованием валидированной, привязанной к учетной записи (профилю) пользователя банковской платежной карточки. Сервис реализует механику безопасной оплаты. Партнерами сервиса выступают «МТБанк» и платежный сервис bePaid. Процессинговая система bePaid соответствует всем требованиям стандарта безопасности PCI DSS Level 1, который регламентирует прием, обработку и хранение карточных данных.

Банковская платежная карточка – платежный инструмент, обеспечивающий доступ к банковскому счету, счедам по учету банковских вкладов (депозитов), кредитов физического или юридического лица для получения наличных денежных средств и осуществления расчетов в безналичной форме, а также обеспечивающий проведение иных операций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Onliner Prime – сервис Организатора по доставке покупателю товаров, заказанных в интернет-магазинах, размещенных в разделе <https://www.onliner.by>.

1. Организатор Рекламной игры

1.1. Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной ответственностью «Онлайнер», юридический адрес: 220123, г. Минск, ул. Старовиленская, 100/7, 2-й этаж, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190657494, свидетельство о государственной регистрации выдано Минским городским исполнительным комитетом 25.06.2014.

1.2. Заинтересованное лицо Рекламной игры: Общество с ограниченной ответственностью «МИ БАЙ», юридический адрес: 220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 125, пом. 21, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 291478180, свидетельство о государственной регистрации выдано Минским городским исполнительным комитетом от 26.06.2017.

2. Наименование Рекламной игры

2.1. Настоящая рекламная игра называется «Выигрывай с Onliner Prime 2».

3. Территория проведения Рекламной игры

3.1. Рекламная игра проводится на территории Республики Беларусь.

4. Срок начала и окончания Рекламной игры

4.1. Рекламная игра проводится с 04.07.2022 по 05.09.2022 (включая период проведения розыгрыша, вручения призов и публикации результатов проведения Рекламной игры).

5. Цель проведения Рекламной игры

5.1. Рекламная игра проводится с целью стимулирования продаж товаров, реализуемых интернет-магазинами, размещенными в разделе сайта <https://catalog.onliner.by>, доставки таких товаров покупателям посредством сервиса Onliner Prime.

6. Комиссия по проведению Рекламной игры

6.1. Для проведения Рекламной игры Организатор создает комиссию по ее проведению (далее – Комиссия), осуществляющую контроль за соблюдением установленных Правил.

6.2. Состав Комиссии:

Председатель Комиссии – Кажуро Денис Петрович, ООО «Онлайнер», директор.

Члены Комиссии: – Елизаров Денис Евгеньевич, ООО «МИ БАЙ», директор;

– Голуб Герман Юрьевич, ООО «Онлайнер», заместитель директора – начальник управления коммерции;

– Ляшкович Никита Александрович, ООО «Онлайнер», заместитель директора – начальник отдела маркетинга;

– Назаренко Лилия Александровна, ООО «Онлайнер», маркетолог отдела маркетинга.

7. Участники Рекламной игры

7.1. Участник – физическое лицо, являющееся зарегистрированным пользователем сайта <https://www.onliner.by>, приобретающее товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, выразившее желание принять участие в Рекламной игре на условиях, предусмотренных в настоящих Правилах.

7.2. В Рекламной игре могут принимать участие совершеннолетние граждане Республики Беларусь, а также совершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь и постоянно проживающие на территории Республики Беларусь.

7.3. Участниками Рекламной игры могут быть лица, состоящие в трудовых отношениях с Организатором, члены комиссии, супруг (супруга) таких лиц, их близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

7.4. Каждый Участник может принимать участие в Рекламной игре неограниченное количество раз при условии выполнения требований, закрепленных в п. 8.1. – 8.2. настоящих Правил.

8. Порядок участия в Рекламной игре

8.1. Для участия в Рекламной игре Участник должен:

8.1.1. зарегистрироваться на интернет-ресурсе (<https://www.onliner.by>) учетную запись (профиль) на заявленных администрации сайта условиях (<https://blog.onliner.by/site/rules>);

8.1.2. подтвердить свое согласие на участие в Рекламной игре в панели управления учетной записи (профиля), при этом в специальных полях указать свои достоверные персональные данные – фамилию, инициалы либо имя и отчество (при наличии) полностью;

8.1.3. валидировать и привязать к учетной записи (профилю) банковскую платежную карточку, которую пользователь планирует использовать для онлайн-оплаты товаров через сервис Onliner Pay;

8.1.4. в период с 04.07.2022 по 31.07.2022 до 23:59:59 (включительно) оформить посредством функции «Корзина» заказа на приобретение одного либо нескольких товаров на любую сумму в интернет-магазинах, размещенных на сайте Организатора в разделе <https://www.catalog.onliner.by>, предложения которых рядом со стоимостью товара отмечены логотипом Prime, оплатить заказанный товар в онлайн-режиме через сервис Onliner Pay, воспользовавшись для этих целей валидированной, привязанной к учетной записи (профилю) пользователя банковской платежной карточкой.

8.2. Участниками Рекламной игры становятся пользователи, которые успешно выполнили приведенные выше в п. 8.1. требования, при условии, что их заказ в последующем получит статус «Доставлен» в обозначенный в п. 10 настоящих Правил срок.

Статус «Доставлен» присваивается заказу пользователя в случае, когда последний фактически принял от продавца хотя бы один товар из оформленного им заказа. В случае отказа пользователя от получения заказанного товара (товаров), предоплаченные за заказ денежные средства возвращаются на банковскую платежную карточку ее держателя в установленном законодательством срок.

8.3. Каждый надлежаще совершивший и оплаченный пользователем заказ получит свой уникальный номер согласно дате и времени оформления заказа. Информация о присвоенном заказе уникальным номере будет отправлена пользователю на указанный им в процессе оформления заказа электронный почтовый ящик. Соответствующее сообщение поступит пользователю в течение 1 (одного) часа с момента оформления заказа.

В случае успешного завершения процедуры приобретения товара заказ пользователя получит статус «Доставлен». Уведомление об изменении статуса заказа будет отправлено пользователю на его электронную почту, а также данная информация будет дополнительно транслироваться в персональной учетной записи (профилю) пользователя. Такое сообщение поступит пользователю в течение 1 (одного) часа с момента вручения ему заказа продавцом.

9. Призовой фонд

9.1. Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет денежных средств Организатора, а также имущества Заинтересованного лица в размере 8295 (восемь тысяч двести девяносто пять) белорусских рублей 52 (пятьдесят две) копейки.

9.2. Призовой фонд Рекламной игры:

Наименование приза	Количество, шт.	Стоимость за ед., бел. руб.	Всего стоимость, бел. руб.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, бел. руб.	Всего стоимость с НДС, бел. руб.
Приз	BHR5380GL Фитнес-браслет (смарт-часы) с экраном Xiaomi Watch S1 Active (Space Black) (M2116W1)	472,00	3776,00	без НДС	–	3776,00
		46,47	371,76	–	–	371,76
	BHR5380GL Фитнес-браслет (смарт-часы) с экраном Xiaomi Watch S1 Active (Moon White)(M2116W1)	472,00	3776,00	без НДС	–	3776,00
		46,47	371,76	–	–	371,76
Итого:						8295,52

10. Порядок проведения розыгрыша призового фонда Рекламной игры

10.1. Розыгрыш призов осуществляется в 4 (четыре) тура в приведенном в таблице порядке:

Номер тура	Дата и время проведения розыгрыша	Участуют заказы Участников, получившие статус «Доставлен» в следующий период времени проведения Рекламной игры	Участник подтвердил свое желание принять участие в игре	Приз розыгрыша
Тур 1	15.07.2022, в 12:00	с 04.07.2022 по 10.07.2022 (23:59:59) включительно	не позднее 10.07.2022 (23:59:59)	«Приз» всего 4 (четыре) приза: 2 (два) – в цвете Space Black; 2 (два) – в цвете Moon White
Тур 2	22.07.2022, в 12:00	с 11.07.2022 по 17.07.2022 (23:59:59) включительно	не позднее 17.07.2022 (23:59:59)	«Приз» всего 4 (четыре) приза: 2 (два) – в цвете Space Black; 2 (два) – в цвете Moon White
Тур 3	29.07.2022, в 12:00	с 18.07.2022 по 24.07.2022 (23:59:59) включительно	не позднее 24.07.2022 (23:59:59)	«Приз» всего 4 (четыре) приза: 2 (два) – в цвете Space Black; 2 (два) – в цвете Moon White
Тур 4	05.08.2022, в 12:00	с 25.07.2022 по 31.07.2022 (23:59:59) включительно	не позднее 31.07.2022 (23:59:59)	«Приз» всего 4 (четыре) приза: 2 (два) – в цвете Space Black; 2 (два) – в цвете Moon White

Розыгрыш призового фонда будет проводиться в присутствии Комиссии по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Старовиленская, 100/7, 2-й этаж, ООО «Онлайнер».

10.2. Розыгрыш проводится среди Участников, надлежаще выполнивших условия участия в Рекламной игре, в соответствии с требованиями настоящих Правил.

11. Порядок определения победителей Рекламной игры

11.1. До момента проведения розыгрыша призов в каждом из туров Рекламной игры Комиссия формирует Список Участников Рекламной игры, успешно выполнивших все условия настоящих Правил. Список формируется по дате и времени оформления Участниками заказов. Каждый такой заказ получает свой порядковый итоговый номер, который является участвующим в соответствующем розыгрыше Игровым кодом. Нумерация Игровых кодов в Списке начинается с 1 (единицы).

11.2. Список включает в себя следующую информацию о дополнительных к розыгрышу Участника: Игровой код Участника; номер заказа; дату и время оформления заказа; дату и время присвоения заказу статуса «Доставлен»; дату и время, когда пользователь подтвердил свое желание принять участие в Рекламной игре; фамилию, инициалы либо имя и отчество (при наличии) Участника полностью.

11.3. Для проведения розыгрышей используется лототрон, состоящий из одной секции, и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 до 9.

11.4. Определение выигрышных Игровых кодов получателей призов происходит путем их формирования слева направо из номеров шаров, поочередно извлекаемых из секции лототрона. Каждый розыгрыш начинается с определения первого разряда Игрового кода победителя слева.

11.5. Первый разряд Игрового кода победителя определяется следующим образом: в секцию лототрона загружаются шары с номерами от 0 до цифры, соответствующей первому разряду зарегистрированного Игрового кода. Шары перемешиваются, и из секции лототрона извлекается шар, номер которого определяет цифру первого разряда выигрышного Игрового кода. Номер шара вносится в протокол.

Далее в сектор лототрона загружаются те номера шаров, которые существуют по сверенному списку Игровых кодов в соответствующем разряде. Шары перемешиваются, и из секции лототрона извлекается шар, номер которого определяет цифру соответствующего разряда выигрышного Игрового кода. Номер шара вносится в протокол.

11.6. Для определения последующих разрядов выполняются те же действия. Номера шаров вносятся в протокол.

11.7. Выигравшим «Приз» в розыгрыше считается Игровой код Участника, определенный согласно п. 11.3. – 11.5. настоящим Правилам, и каждый 50 (пятидесятый) следующий за ним в Списке, в количестве 3 (три) Игровых кодов. Общее количество туров – 4 (четыре). В каждом туре разыгрывается по 4 (четыре) приза: 2 (два) – в цвете Space Black; 2 (два) – в цвете Moon White.

В случае если выигрышный Игровой код Участника попадает на конец Списка, дальнейшее исчисление Игровых кодов продолжается с начала Списка.

11.7. Результаты каждого розыгрыша фиксируются в соответствующем протоколе, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.

12. Сроки и порядок уведомления Победителей о результатах розыгрыша призов Рекламной игры

12.1. Организатор в течение 7 (семи) календарных дней с момента проведения розыгрыша уведомляет Победителя о выигрыше письмом, высланным на электронную почту, указанную Победителем при создании и оформлении заказа. Организатор также вправе дополнительно уведомить Победителя любым удобным ему способом: посредством SMS-рассылки на номер мобильного телефона, звонком по телефону и др.

13. Порядок получения выигрыша

13.1. Для получения приза Победитель должен явиться не позднее 05.09.2022 (включительно) по адресу: г. Минск, ул. Старовиленская, 100/7, 2-й этаж, предварительно связавшись с Организатором по номеру многоканального телефона: + 375 29 514-35-24.

13.2. Получить приз можно с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 (исключение составляют приходящиеся на официальные праздничные дни), а также в субботу 03.09.2022 с 10.00 до 13.00. При получении приза Победитель предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт – для граждан Республики Беларусь; вид на жительство в Республике Беларусь – для иностранных граждан и лиц без гражданства).

Победитель при получении приза письменно подтверждает факт его получения, заполняет все необходимые документы, предоставленные Организатором, связанные с получением приза.

13.3. В случаях невозможности связаться с Победителем для уведомления о выигрыше указанными в п. 12.1. способами, невкий Победителя за получением Приза в определенный в п. 13.1. срок; указания достоверных персональных данных в панели управления учетной записи пользователя на интернет-сайте Организатора; непредоставления Организатору сведений и документов, необходимых для получения приза; письменного отказа от получения приза либо отказа от подписи в документах, подтверждающих передачу приза, – Победитель лишается права на получение приза. В этих случаях приз остается в распоряжении Организатора и может быть использован им по собственному усмотрению.

13.4. В соответствии с главой 18 Налогового кодекса Республики Беларусь Организатор выступает налоговым агентом и при вручении Победителю выигрыша обязан удержать у последнего причитающиеся денежные средства в качестве уплаты подоходного налога с получателя приза.

13.5. Расходы, связанные с проездом Победителя к месту получения приза, Организатором не возмещаются.

13.6. Приз не подлежит замене. Выплата денежного эквивалента приза не осуществляется.

13.7. Приз не подлежит выдаче Победителю иначе как в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

14. Информация о Рекламной игре, публикация правил Рекламной игры

14.1. Правила подлежат опубликованию до начала проведения Рекламной игры в газете «Звезда» и на сайте Организатора – <https://www.onliner.by>.

14.2. Результаты Рекламной игры будут опубликованы в срок до 26.08.2022 (включительно) в газете «Звезда» и на сайте Организатора – <https://www.onliner.by>.

14.3. Информацию о правилах и условиях участия в Рекламной игре можно получить на сайте Организатора – Onliner by (<https://b2bblog.onliner.by>), а также по номеру многоканального телефона + 375 29 514-35-24. Звонки платный, в соответствии с тарифами операторов электросвязи, услугами которых пользуются Участники.

15. Общие условия Участников игры

15.1. Участие в Рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами, принятие на себя обязательств по соблюдению всех условий и требований. Несоблюдение Участником требований настоящих Правил признается как его отказ от участия в Рекламной игре.

15.2. Факт участия в Рекламной игре означает, что ее Участник соглашается с использованием его персональных данных в публикациях, связанных с опубликованием результатов Рекламной игры в газете «Звезда» и на сайте Организатора – <https://www.onliner.by>.

15.3. Организатор вправе отстранить Участника от участия в Рекламной игре, отказать в выдаче приза при нарушении Участником требований настоящих Правил.

15.4. Ответственность за достоверность сведений, персональных и иных данных возлагается на Участника.

15.5. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет при ее использовании Участником (например, за работу компаний, предоставляющих услуги по подключению к сети Интернет Участника), операторов сотовой подвижной электросвязи и организаций, оказывающих услуги интернет-эквайринга (отсутствие соединения с оператором, интернет-эквайринг и т. д.), а также электронных почтовых сервисов (несвоевременная доставка оповещений на электронную почту и т. д.).

15.6. При наличии споров между Организатором и Участником Рекламной игры они разрешаются в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

15.7. Претензии по вопросам проведения Рекламной игры принимаются Организатором по адресу: Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул. Старовиленская, 100/7, 2-й этаж, а также посредством электронной почты game_prime2@onliner.by.

Свидетельство № 4200 о государственной регистрации рекламной игры выдано 8 июня 2022 г. Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.



Нефармат

ЗОНА РЫЗЫКОУНАГА ЗЕМЛЯРОБСТВА

«Шалёныя» дачнікі — героі медыйна. З іх па-дабраму кляць, імі захапляюцца. А я які дачнік? Не, «шалёны» ў гэтым кантэксце гучыць як званне, да якога яшчэ даслужыцца трэба. Калі правесці нейкую паралель са званнямі вайсковымі, то гэты будзе, відаць, як палкоўнік, а я недзе яшчэ ў лейтэнантах хаджу. Гэтакі дачнік-сузіральнік, як той казаў, куды крывая выведзе.

Не, у мяне ёсць града, і не адна. Ну, бо як жа: у адпачынку там сядзець і цыбуліну альбо пучок кропу з горада везці? Усяго патрошку саджу. Але раблю гэта хутэй у якасці эксперыменту. Зямля ў нас, варта сказаць, зусім не ўрадлівая. Камянецкі раён багаты на каменне ды пясок. Не было выпадку пацкавіцца ў аграномаў, якім балам ацэньваецца глеба ў ваколіцы, але падазраю, што вельмі невысокім. Ёсць культуры, якія тут зусім не растуць. Папярэджвала мяне суседка Ліда, што не варта сеяць радыску, а я не паверыла, правільней сказаць, расшыла праверыць. Некалькі гадоў запар сеяла, але ураджаю не мела: радыска тая сядзіць, нібы чахне ў зямлі, а потым карані хутка цярдзеюць, не ўясі. І перцы не выраслі, першыя гады спрабавалі іх садзіць. А вось памідоры, калі пашанцуе, могуць урадзіць. Агуркі бываюць кожны год. Няма сонсу садзіць шмат. Калі стаіць такая во сьпека, як цяпер, а бываць там даводзіцца толькі выхадзіць, то ўсё жаме перасохнуць. Як суседзі жыўць пастаянна і паліваюць штодня свае агароды, у іх не дзіва, што вырастае.

Так што не раблю трагедыі, калі эксперымент аказваецца няўдамым. Неадрама ж я пачынала сваю працоўную дзейнасць у сельгасаддзеле раённай газеты. Тады давялося многа камунікаваць з аграрыямі, ад іх пачула, што нашы мясціны — гэта зона рызыкоўнага земляробства. Праўда, цяпер непапулярны такі выраз, бо ўсе ківаюць на тэхналогіі, навуковыя дасягненні. Вядома, можна засыпаць палі ўгнаеннямі, заліць гербіцыдамі,

зрабіць кропельны паліў. Але ў нас спакоў ваякоў земляробства ўтрымлівала поўныя рызыкі, а цяпер і пагадоў, уліваючы агульную экалагічную карціну ды глабальнае пацяпленне. Таму і аддаём свой агародны эксперымент на водкуп прыродзе: як будзе. З падкормкі гэтым разам выкарыстоўвалі толькі настой крапівы.

Летась задумалі з дачкою заняцца клубнічым, перасадзілі — рассадзілі, палолі некалькі разоў. Але, відаць, не ўгадалі з мясцінай, на сонцы тая града аказалася. Ды і рэгулярны паліў клубніцы любіць, як казалі дасведчаныя назральнікі, адным словам, няшмат ягад паспела, хоць цвілі яны вельмі багата. А вось гарох вырас добры, ужо першы раз назбіралі на суп. Дарэчы, аднойчы ў магазіне насення выпадкова ўзяла пакуначак бобу. Там было тры зярняты, пасеялі, вырас, і так нам спадабаліся ў супе гэтыя мясістыя далікатныя бабы, што на наступны год знарком купілі.

З усходжасцю цяперашняга насення ёсць праблемы. Калі мы толькі купілі дом, я цэлую граду астраў перад вокнамі сеяла. Цяпер яны не ўзыходзяць, спрабавала ў гаршку прарошчываць, усё роўна не растуць потым. У многіх знаёмых тая ж карціна. Ці то насенне няякаснае, ці нейкі іншы збой, але мае любімыя астры не растуць, хоць плач. А вось лілеі, якія раней не вельмі любіла, радуецца. Купіла на рынку неяк адну цыбуліну, прадаваў зусім малы хлопчык — падтрымаць тоце дзіця захацелася. І вырасла белая лілея. Потым мы з выпадку на базары купілі лілейнае дрэва, экзотыкай паддалася, раней такога не бачылі, і яно расце. Вясной хораша цвілі гіяцынты, якія мне падарыла наша шаноўная чытачка Клаўдзія Літвінчук.

Мая суседка праз дарогу, таксама дачніца, Наталія Міхайлаўна вырощывае толькі кветкі. Яна працуе галоўным бухгалтарам буйнога прадпрыемства, гаворыць, што дом набывала для адпачынку, на садзібе і без агарода ра-

боты хапае. Яна, праўда, не выключыла, што агарод яе зацікавіць пасля таго, як выйдзе на пенсію. А на нашай вуліцы ўжо амаль усе з дачнікаў-аматараў за апошняе дзесяцігоддзе перайшлі ў катэгорыю дачнікаў-прафесіяналаў. Прышла да такой высновы, калі палола сваю граду ў апошні майскія выхадныя. Раней на палеткі выходзілі дружна ў суботу, а цяпер, гляджу, а я адна. Бо суседзі, як выглядае, зрабілі ўсё за тыдзень. Яны выйшлі на пенсію, перасяліліся сюды, хто на лета, а хто і назусім. Асобныя развялі нават невялікую гаспадарку, як Зінаіда са Сцяпанам, гадуюць курэй і трусаў. Іншыя прыязджаюць на сезон і старанна апрацоўваюць свае соткі агарода. Вось яны абменьваюцца паміж сабою тэхналогіямі, падкормкамі, насеннем, расадай. У параўнанні з імі мы — сузіральнікі-практыканты. Але, па-першае, цяпер я дакладна ведаю, ці ёсць жыццё на пенсіі. Некаторыя былія гаджэны пасля выхаду на заслужаны адпачынак літаральна знайшлі сябе. Памятаеце імператара Дыяклетыяна: «Калі б вы бачылі, якую я вырасціў капуту...» А па-другое, ад гэтага вясновага дома мы ўсёй сям'ёй атрымліваем задавальненне. Робім невялікі рамонт сваімі рукамі. Напрыклад, сын студэнтам другога курса самастойна разабраў даволі вялікую гаспадарчую пабудову, якая стаяла акурат пасярэдзіне двара. І гэта аказалася дарэчы. Цяпер на тым месцы мы разбілі граду. Праўда, у спёку там можа пазасыхаць, во як і клубніцамі атрымліваюць, а вось вярці наабапал растуць добра. Побач вінаград разросся, для яго зрабілі каркас. Некалькі першых гадоў ягады нават не збіралі: кіслы гатунак. Адночы выпадкова ў інтэрнце наткнулася на рэцэпт віна. Рызыкнула, і атрымалася нешта. Цяпер кожную восень робім віно. Хто каштаваў, не ганіць.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

СЁННЯ

Месяц
Маладзік у 5.52.
Месяц у сузор'і Білізны.

Сонца

	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск —	4.40	21.45	17.05
Віцебск —	4.22	21.43	17.21
Магілёў —	4.30	21.35	17.05
Гомель —	4.37	21.23	16.46
Гродна —	4.57	21.59	17.02
Брэст —	5.08	21.50	16.42


Імяніны

Пр. Майсея, Міхаіла, Пятра, Ціхана, К. Саламея, Францішка.



Фота Надзеі НІКАЛАЕВІЧ.

ЗАЎТРА



Даты

Падзеі

Людзі

29 ЧЭРВЕНА



1927 год — у вёсцы Вялікая Кракотка, цяпер гэта Слоніміскі раён, на ахвяраванні насельніцтва была заснавана бібліятэка (тады яна называлася хата-чытальня). Праз два гады ёй, першай з устаноў культуры ў Заходняй Беларусі, было прысвоена імя Янкі Купалы. Пазней тут быў створаны так званы купалаўскі пакой, а затым — драматычны гурток, члены якога паставілі яго творы «Паўлінка», «Раскіданае гняздо», «Прымакі». Бібліятэка вядома і тым, што тут былі жонка Янкі Купалы Уладзіслава Луцэвіч і яго плямянніца Ядвіга Раманюўская.

1944 год — (29 чэрвеня — 4 ліпеня) была праведзена Мінская аперацыя, наступальная аперацыя войскаў 1-га, 2-га і 3-га Беларuskіх франтоў; складовая частка Беларускай аперацыі. 30 чэрвеня быў вызвалены Слуцк, 2 ліпеня — Стоўбцы, Гарадзея, Нясвіж, перарэзан чыгунка Мінск — Брэст. Вышальны ўдар па варажым гарнізоне ў Мінску быў нанесены дзевятым 3 ліпеня. У другой палове дня 3 ліпеня пасля вулічных баёў Мінск быў поўнасьцю вызвалены ад гітлераўскіх акупантаў.

1952 год — нарадзіўся (г. Любань) Мікалай Сяргеевіч Калядка, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, дырыжор Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі.

1977 год — нарадзілася (г. Мінск) Святлана Васільеўна Лузанава, беларуская спартсменка (мастацкая гімнастыка; групавыя практыкаванні),

майстар спорту Беларусі міжнароднага класа. Неаднаразова чэмпіёнка свету і Еўропы, пераможца і прызёр міжнародных турніраў, турніраў серыі Гран-пры, Кубкаў свету.



1941 год — пераход нямецкіх і фінскіх войскаў у наступленне на Мурманск. Пачалася абарона Савецкага Запаляр'я (працягвалася да кастрычніка 1944 года).

1957 год — адхіленне ад улады Пленумам ЦК КПСС так званай «антыпартыянай групы» — Молатава, Малайкова, Кагановіча, Шапілава і іншых кіраўнікоў партыі, якія выступілі супраць М. С. Хрушчова.

1972 год — нарадзілася Саманта Сміт, амерыканская школьніца, «маленькі пасол свету». У снежні 1982 года напісала ліст савецкаму лідару Юрыю Андропаву з пытаннем аб тым, ці пачнецца ядзерная вайна паміж СССР і ЗША. Увесну 1983-га ў адказе Андропав, апублікаваным у газеце «Правда», была запрошана ў СССР і летам таго ж года разам з бацькамі наведвала Маскву і піянерскі лагер «Артэж». Загінула ў авіякатастрофе.



ЛЮДВІГ БЁРНЭ:
«Без многага чалавек можа абысціся, толькі не без чалавека».

УСМІХНЕМСЯ

Ці ўсведамляеце вы, што тэя камары і мухі, якіх вы везце ў салоне свайго аўта з лесу ці з месца адпачынку, больш ніколі не ўбачаць роднага дома, сваіх бацькоў, братоў, сястры? Не разлучайце блізкіх!

Садзіцца падпіты мужык у таксі.

Таксіст:
— Куды едзеце?
Мужык:
— Мне ўсё роўна, я ўсюды нарашват!

Згодна з даследаваннямі вучоных, жаданне працаваць поўнасьцю выводзіцца з арганізма за дзесяць дзён.

